



## 11. ГОСУДАРСТВО И ВЛАСТЬ

### Народ и высшие сословия

\*\*\*

**Бары дерутся, а у холопов чубы болят** (рус.). Д 4, 64. ~ **Пани б'ються — Іванова чуприна болить** (укр.). (Чуб., 278) (Украин. посл. 3. 233); ... **а в мужиків чуби болять** (укр.). (ВНС, 29; Ном., 28; Укр. пр., 1963, 108) (Украин. посл. 3. 233); ... **а в мужиків чуби тріщать** (укр.). (Шиш.-Іл., 57; Укр. пр., 1936, 60; 1955, 12) (Украин. посл. 3. 233); ... **а мужикам чуприни трясутся** (укр.). (Чуб., 278) (Украин. посл. 3. 233); **Пани скубуться, а у мужиків чуби болять** (укр.). (Перем., 1854, 105) (Украин. посл. 3. 233); **Пани б'ються, а в нас чуби рвуться** (укр.). (Укр. пр., 1963, 108; Н. ск., 1971, 73) (Украин. посл. 3. 233); ... **а в простого люду чуби рвуться** (укр.). (Гатцик, 345) (Украин. посл. 3. 233). ~ **Паны дзяруцца, мужыком чупрыны трасуцца** (бел.). *Tyszk.*, 415. Грынблат 1976, 1, 319; **Паны дзяруцца, а ў мужыкоў хахлы трасуцца** (бел.). *Nos.*, 125; *Дуб.*, 51. *Vар.: Пар.*, 129. Грынблат 1976, 1, 319; **Паны дзяруцца, а ў мужыкоў чубы трашчаць** (бел.). *Дразд.* Грынблат 1976, 1, 319; **Як паны дзяруцца, то на мужыках кудры трасуцца** (бел.). *Fed.*, 216. Грынблат 1976, 1, 319; **Пан з панам б'еца, а ў мужыка лоб баліць** (бел.). *M.Рымша*, 1957, *Маз.* 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 319; **Пан з панам б'еца, а ў мужыка лоб трашчиць** (бел.). *Шейн*, II, 479, *Гор. п. Вар.: Булг.*, 178; *Pietk.*, 333. Грынблат 1976, 1, 319. ~ ~ **Пан з панам б'еца, а в мужиків боки болять** (укр.). (Фр., III, 2, 504; Висл., 318; Н. ск., 1971, 73) (Украин. посл. 3. 233); ... **а на хлопові шкура тріщить** (укр.). (Прип., 13); ... **а на хлопах шкіра тріщить** (укр.). (ІМФЕ, 29-3, 128, 31) (Украин. посл. 3. 233); ... **а на мужику шкура тріщить** (укр.). (Н. ск., 1976, 11) (Украин. посл. 3. 233); ... **а хлопів шкура болить** (укр.). (Прип., 240) (Украин. посл. 3. 233); **Пани шкунтуються, а нашого брата ріжуть** (укр.). (Укр. пр., 1963, 108) (Украин. посл. 3. 233); **Пани деруться, а мужики**

**сміються** (укр.). (Укр.пр., 1963, 108) (Украин. посл. З. 233); **Де пан з паном б'ється, там холоп своє волосся дає** (укр.). (Укр. пр., 1963, 108); — Рос: Снег., 1, 105; Даль, 714; Жуков, 338; біл.: Гр., 1, 319. (Украин. посл. З. 233).

**Глас народа – глас Божий** (рус.). СлРЯ XVIII в. 6, 91; Сн. 1848, 69; ДП 1, 315; Мих. 1, 196; Раз. 1957, 186; Тан. 1986, 40; Сок., 324. < Народа, а не толпы. Прим. М. И. Михельсона. Мих. 1, 196. — **Голос народу — голос божий** (укр.). (*Фр.*, III, 2, 539; *Прип.*, 75). (Украин. посл. З. 278); **Голос людський — голос божий** (укр.). (*Ном.*, 210). (Украин. посл. З. 277); **Голос громади — голос божий** (укр.). (*Чуб.*, 244; *Іл.*, 98). (Украин. посл. З. 276). — **Голос громади — голос божий** (бел.). (*Чуб.*, 244; *Іл.*, 98). (Украин. посл. З. 276). ~ **Глас Божий – глас народа** (рус.). Барс. 1770, 39; СлРЯ XVIII в. 2, 91.

**Двум господам не служат** (рус.). ДП 2, 136; Рыбн. 1961, 108; Тан. 1986, 46; Сок., 425. ~ **Годі двом панам служити** (укр.). (*Фр.*, I, 2, 373). (Украин. посл. З. 227); **Трудно двом панам догодити** (укр.). (*Фр.*, III, 1, 226); **Трудно двом панам служити** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 129, 31). (Украин. посл. З. 239); **Двом панам тяжко служити** (укр.). (Ільк., 24; Ном., 26; Висл., 255; Прип., 239). — Біл.: Гр., 1, 316. (Украин. посл. З. 227). ~ **Двум панам служыць не можна** (бел.). *Fed.*, 316. Грынблат 1976, 1, 316; **Двум панам не служы**. *Fed.*, 289. Грынблат 1976, 1, 316. ~ ~ **На двух господ служить – ни одному не угодить** (рус.). Д 1, 385. ~ ~ **Двом панам служит, а сорочки не мас** (укр.). (Ільк., 24; Ном., 26; Висл., 254) (Украин. посл. З. 227). ~ ~ **Адзін двом панам не ўгодзіць** (бел.). *Pietk.*, 383. Грынблат 1976, 1, 316; **Адзін усім не дагодзіць** (не дапамога, не дапаможа, не дарадца, не спрацівіща) (бел.). ТП 5, 21; **Трудно ўсім дагадзіць** (бел.). *Fed.*, 74. Грынблат 1976, 1, 376. ~ ~ ~ **Не сонца: усім не ўгрэш** (бел.). *Добр.*, Смол., 112. Грынблат 1976, 1, 377; **Яшчэ той не радзіўся, каб усяму свету дагадзіў** (бел.). *Fed.*, 74. Грынблат 1976, 1, 377.

**Каков господин, таков и слуга** (рус.). ФРЛ1 2, 584; СлРЯ XVIII в. 5, 190. — **Який пан, такой слуга** (укр.). (*Н. н., Вол.*). — Біл.: Гр., 1, 309. (Украин. посл. З. 241) — **Які пан, такі слуга** (бел.). *Fed.*, 216. Грынблат 1976, 1, 309. ~ ~ **Каков пан, таков на нём и жупан** (рус.). Д 1, 547; **Який пан, такой його и жупан** (укр.). (*Шишил.*, 88; Укр. пр., 1963, 103; Н. ск., 1971, 37) (Украин. посл. З. 241); **Який пан, такой і жупан** (укр.). (*Ном.*, 137). (Украин. посл. З. 241); **Який пан, такой його и крам** (укр.). (*Зін.*, 260; Павл., 86; *Шишил.*, 88; Ном., 137; Укр. пр., 1963, 103; Н. ск., 1971, 37) (Украин. посл. З. 241); **Який пан, такой і крам** (укр.). (*Рад. Ант.*; Фр., II, 2, 599; Зак. пр.,

19).— Рос: *Даль*, 701; біл.: *Гр.*, 1, 301 (Украин. посл. 3. 241); **Які пан, такі крам** (бел.). *Dybowl*, 184; *Дуб.*, 20; *Fed.*, 216. Грынблат 1976, 1, 301; **Каков хозяин, таков и дом**. *Твер.* ТПП 1993, 31; *Пск.*, Ленингр. Соловьева 2001, 19. ~ **Каков хозяин, такова и собака**. Ан. 1988, 129. ~ ~ **Який пан, такі й паненята** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 110).

**Коли пан сміється, то мужик плаче** (укр.). (Н. н., Вол.).— Біл.: Гр., 1, 302. (Украин. посл. 3. 230). — **Калі пан смієцца – мужык плача** (бел.). *Н.Рында*, 1967, Зельв. 13.10.23. Грынблат 1976, 1, 302.

**Куди люди, туди й я** (укр.). (*ІМФЕ*, 14-3, 386, 516). — **Ідзе грамада, і я туда** (бел.). *Сияшк.*, 594, Ію. Грынблат 1976, 1, 368. ~ **Куди люди, туди й ми** (укр.). (*ІМФЕ*, 14-3, 282, 32). (Украин. посл. 3. 277). ~ ~ **Куда люди, туда и жужги** (рус.). *Перм.* Прок. 1988, 83. < О тех, кто следует чьему-л. примеру, поступает так, как другие. **Жужга** – навозный жук; **Куда люди, туда и Марья слепая** (рус.). *Приамур.* Презр. О людях, не имющих собственного мнения, поступающих так, как поступают другие. ФСРГПриам. 2009, 77; **Куда люди, туда и нелюди** (рус.). Сок., 408.

**Один в поле не воин** (рус.). ДП 2, 114, 229; Д 1, 230; Ил. 1915, 102; Под., Зим. 1956, 60; Раз. 1957, 34; Рыбн. 1961, 55; Жук. 1966, 316–317; Спир. 1985, 53, 184; Ан. 1988, 240; **Помор.** Мерк. 1997, 38, 110; Пермяков 1988, 156; *Пск.* СПП 2001, 137; Сок., 47, 377; *Твер.* ТПП 1993, 20; *Акмол.* Асенова 2010, 20. Котова 2010, 117. — **Один у полі не воїн** (укр.). (*Зак. пр.*, 44; Н. ск., 1971, 83) (Украин. посл. 3. 272); Котова 2010, 117. — **Адзін у полі не воін** (бел.). *В.Таранка*, 1965, Скід. 13.10.1. Грынблат 1976, 1, 373. ~ **Один солдат у полі не воїн** (укр.). (*Укр. пр.*, 1955, 76) (Украин. посл. 3. 272); **Один солдат у полі не вояка** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 159).— Рос: *Снег.*, 307; *Даль*, 631; *Жуков*, 316; біл.: *Рапан.*, 11; *Гр.*, 1, 373. (Украин. посл. 3. 272).

**Один за всех, все за одного** (рус.). Котова 2010, 107. — **Один за всіх, всі — за одного** (укр.). Котова 2010, 107. — **Адзін за ўсіх, усе за аднаго** (бел.). Котова 2010, 107; ТП 5, 19.

**Одна бджола меду не наносить** (укр.). (Н. н., Вол.). (Украин. посл. 3. 273). — **Адна пчала мёду не наносіць** (бел.). *А.Махнач*, 1952, Уздз. 13.10.15; *Н.Парукаў*, 1965, *Добр.* 13.10.19. Грынблат 1976, 1, 374. 1098. ~ **Одна пчела немного (не много) мёду наберёт** (рус.). *Твер.* ТПП 1993, 19; **Одна пчела немного (не много) мёду натаскает** (рус.). ДП 2, 229; Под., Зим. 1956, 59; Соб. 1956, 113; Раз. 1957, 64; Ан. 1988, 242; Сок., 377; **Одна пчела много мёду не натаскает** (рус.). Спир. 1985, 188. ~ **Одна бджола мало меду наносить** (укр.). (*Укр. пр.*, 1955, 68; 1963, 159; Н. ск., 1971, 84) (Украин.

посл. 3. 273). ~ ~ **Одна пчела роя не сделает** (рус.). Сок., 377. **Одна пчела не заменит улей** (рус.). Сок., 377.

**Одна рука в ладоши не бьёт** (рус.). Под., Зим. 1956, 59. ~ **Одною рукою в долоні не заплещеш** (укр.). (Н. ск., 1971, 84). — Рос: *Даль*, 778; біл.:Гр., 2, 38 (Украин. посл. 3. 273). ~ **Адной рукой у далонь не хлопнеш** (бел.). *I.Суконкін, 1960, Церах.* 13.3.29. Грынблат 1976, 2, 38.

**Одной рукой узла не завяжешь** (рус.). Сок., 378. — **Одною рукою вузла не зав'яжеш** (укр.). (Н. н., Черніг. (Украин. посл. 3. 273). ~ **Одной рукой узла не развязишь** (рус.). Рыбн. 1961, 123; Тан. 1986, 114; ППЗК 2000, 65; **Одна рука и узла не завяжет** (рус.). Твер. ТПП 1993, 20. ~ **Одним пальцем вузла не зав'яжеш** (укр.). (Н. н., Вол.) (Украин. посл. 3. 273). ~ **Адным пальцам вузла не завяжаш** (бел.). *A.Махнач, 1952, Уздз.* 13.10.15. Грынблат 1976, 2, 38; **Адна рука і вузла не завяжа** (бел.). *Сцяшк., 579, Лід. Вар.: Сцяшк., 579, Шчуч.; С.Клачко, 1966, Б.-Каш.* 13.3.29; *В.Ківель, 1967, Нясв.* 13.10.21. Грынблат 1976, 2, 38. ~ ~ **Одним пальцем і голки не вдержиш** (укр.). (Укр. пр., 1955, 68; 1963, 159; Н. ск., 1971, 84) (Украин. посл. 3. 273). ~ ~ **Адным пальцам і штаны не падцягнеш**. *I.Байко, 1967, Навагр.* 13.10.23. Грынблат 1976, 2, 38.

**Одному не розідратися на кілька частин** (укр.). (Н. н., Вол.). — Біл.:Гр., 1, 374. (Украин. посл. 3. 273). — **Аднаму не разадрацца на колькі часці** (бел.). Fed., 6. Грынблат 1976, 1, 374. ~ ~ **Раздумье да распутье: сколько ни стоять, а надвое не разорваться** (рус.). Д 4, 28.

**Пан скаче, а хлоп плаче** (укр.). (Укр. пр., 1955, 8; 1963, 115). (Украин. посл. 3. 235). ~ **Пан у шынку скача, а мужык у полі плача** (бел.). Ахрым., 16. Грынблат 1976, 1, 303. ~ ~ ~ **Где богатый проскачет, там мужик плачет** (рус.). Акмол. Асенова 2010, 15. ~ ~ ~ **Пани танцуют, біdnі плачутъ; Коли пани танцуютъ, то біdnі люди плачутъ** (укр.). (Н. ск., 1964, 6). (Украин. посл. 3. 234).

**Панська воля — наша доля** (укр.). (Ном., 28; Укр. пр., 1963, 97). — Біл.: Гр., 1, 313. (Украин. посл. 3. 235). — **Панская воля — наша доля** (бел.). Сержсп., 131. Грынблат 1976, 1, 313. ~ **Господня воля — наша доля** (рус.). ДП 1, 25; Д 1, 464; Ил. 1915, 74; Тан. 1986, 43.

**С миру по нитке — голому рубаха (рубашка)** (рус.). Сн. 1848, 390; ДП 2, 45, 114; Д 2, 331; Под., Зим. 1956, 63; Соб. 1956, 123; Раз. 1957, 65; Рыбн. 1961, 174; Жук. 1966, 390; Спир. 1985, 53, 140, 187; Ан. 1988, 277; Пермяков 1988, 157; Помор. Мерк. 1997, 24; Пск. СПП 2001, 134; ПОС 27, 66; Пск.,

*Ленингр.* Соловьева 2001, 66; Сок., 326, 419; *Твер.* ТПП 1993, 19; *Ақмол.* Асенова 2010, 18. – **З миру по нитці — голому сорочка** (укр.). (*Ном.*, 87; *Фр.*, II, 2, 383; *Зак. пр.*, 67 (Украин. посл. З. 276). – **З міру па нітцы, то голаму рубашка** (бел.). *Fed.*, 188. Грынблат 1976, 1, 371; **З міру па нітцы — голаму сарочка** (бел.). *Pietk.*, 330, *Дразд*. Грынблат 1976, 1, 371; **З міру па нітцы, а голаму кашуля** (бел.). *A.Бізук*, 1965, *Шчуч.* 13.10.1; *A.Махнач*, 1952, Уздз. 13.10.15. Грынблат 1976, 1, 371. ~ **З громади по нитці — вже голому сорочка** (укр.). (*ІМФЕ*, 14-3, 211, 142) (Украин. посл. З. 276); **Громада по нитці та й бідному сорочка** (укр.). (*Прип.*, 84; *Вікжисви*, 13; *Н. ск.*, 1976, 30) (Украин. посл. З. 276); ... **та й бідному шнурок** (укр.). (*Прип.*, 84) (Украин. посл. З. 276); **З хати по нитці — голому сорочка** (укр.). (*Ном.*, 87). (Украин. посл. З. 276). ~ **З усіх па нітцы, а голаму — кашуля** (бел.). *Т.Багдзевіч*, 1965, *Шчуч.* 13.10.5. Грынблат 1976, 1, 371. ~ ~ **З громади по латці — голому свитка** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 122, 31) (Украин. посл. З. 276); **З громади по крихті — голодному пиріг** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 122, 31) (Украин. посл. З. 276).

**Свет не без добрых людей** (рус.). Мих. 1, 232; Раз. 1957, 75, 151; Рыбн. 1961, 55; Тан. 1986, 134; Ан. 1988, 280; *Твер.* ТПП 1993, 7; Котова 2010, 136. – **Світ не без добрих людей** (укр.). Котова 2010, 136. – **Свет не без добрых людзей** (бел.). *М.Мельнічэнка*, 1950, *Гом.* 13.3.29; *В.Бондар*, 1967, *Мін.* 13.10.24. Грынблат 1976, 1, 371. Котова 2010, 136; ТП 5, 226. ~ **Мир не без добрых людей** (рус.). Раз. 1957, 150; Рыбн. 1961, 106; Жук. 1966, 223; Спир. 1985, 54; Тан. 1986, 86; Ан. 1988, 179; *Помор.* Мерк. 1997, 24; *Твер.* ТПП 1993, 33; **На свете не без добрых людей** (рус.). Д 2, 284; Мих. 1, 232; Раз. 1957, 150; Ан. 1988, 197; Сок., 171. ~ **У світі не без добрих людей** (укр.) Котова 2010, 136.

**У господ каждый день праздник** (рус.). Тан. 1986, 150. ~ ~ ~ **Где господа, там и деньга завсегда** (рус.). Сн. 1848, 63; **Наш господин везде входим** (рус.). Тан. 1986, 96; **От того барин и гладок, как наелся — так и на бок** (рус.). Рыбн. 1961, 146; **Барину вершки, а мужику корешки** (рус.). Рыбн. 1961, 147. ~ ~ ~ **Кому роботи, а панові зальоти** (укр.). (*Фр.*, ПI, 1, 29; *Прип.*, 283). (Украин. посл. З. 230); **Нам болото, а панам золото** (укр.). (*Фр.*, I, 1, 105). (Украин. посл. З. 231); **Панам і дурням все дозволяється** (укр.). (*Зак. пр.*, 15). (Украин. посл. З. 232); **Панам користь, а нам хворість** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 106; *Н. ск.*, 1971, 36). (Украин. посл. З. 232); **Пан не сіє і не косить, але вино п'є і великий живіт носить.** (*Вік жисви*, 12) (Украин. посл. З. 235); ~ ~ ~ **Каб панам быў, у масле б плаваў, сырамі папіраўся** (бел.). *Tyszk.*, 431. Грынблат 1976, 1, 324; **Каб панам быў, сала ложкаю еў бы, а ў**

**саломе качаўся б, а булкі з-за пазухі ніколі б не выходзілі** (бел.). *Fed.*, 217. Грынблат 1976, 1, 324; **Соладка ды смачна толькі цары ядуць** (бел.). *Ляцкий*, 42. Грынблат 1976, 1, 296; **Соладка да смачна толькі хіба цар есць** (бел.). *Сержп.*, 25. Грынблат 1976, 1, 296.

**Что людям, то и нам** (рус.). Тан. 1986, 165. – **Що людям, те й нам** (укр.). (*Згар.*, 134; *Укр. пр.*, 1963, 158). – Біл.: *Гр.*, 1, 372. – **Што людзям, то і нам** (бел.). *Добр.*, Смол., 119; *Сержп.*, 11; *М.Бандарэнка*, 1966, *Маз.* 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 372. **Что людям желаешь, то сам получаешь**. Рыбн. 1961, 107. ~ **Что людям желаешь, то сам и получишь** (рус.). Сок., 92. ~ ~ **Что людям наливаешь, то и сам выпиваешь** (рус.). Тан. 1986, 165; **Что людям радеешь, то и сам добудешь** (рус.). ДП 2, 13; Тан. 1986, 165.

**Що в людей ведеться, то і в нас не минеться** (укр.). (*Н. н., Вол.*). – Біл.: *Гр.*, 1, 369. – **Што ў людзях вядзеца, то і ў нас не мінеца** (бел.). *Ром.*, Зап., III, 236. Грынблат 1976, 1, 369.

\*\*

**В каком народе живёшь, того и обычая (обычья) держись** (рус.). Ил. 1915, 109; Раз. 1957, 203; Спир. 1985, 13; Тан. 1986, 29; Ан. 1988, 35. ~ ~ **Між яким народ попадеш, того і шапку надівай** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 122, 31). # (бел.)

**Видно пана по походці** (укр.) (*BHC*, 4; *Шиши-Іл.*, 15; *Закр.*, 147; *Укр. пр.*, 1936, 489). – **Видно пана по халівах** (укр.) (*Ном.*, 41; *Білоц.*, 28; *Укр. пр.*, 1936, 489; 1963, 119; *Н. ск.*, 1971, 38); **Знати пана по халівах** (*Шиши-Іл.*, 25; *Фр.*, II, 1, 205); **Піznати пана по халівах** (укр.) (*Закр.*, 196; *Висл.*, 321). – **Знаць пана па халівах** (бел.). *Ляцкий*, 13; *Fed.*, 219. Грынблат 1976, 1, 301; **Відаць пана па халіве** (бел.). *В.Шаўчэнка*, 1961, *Ельск.* 13.3.29; *А.Фядосік*, 1959, *Капатк.* 8.1.44. Грынблат 1976, 1, 301; **Відна пан па халівах** (бел.). *I.Цішчанка*, 1971, *Брасл.* 8.2.49. Грынблат 1976, 1, 301; **Відна пан па халіўцы** (бел.). *Сержп.*, 131. Грынблат 1976, 1, 301. 314; **Шляхціца пазнаюць па халівах** (бел.). *Мін.-Мал.*, 169, Пух. Грынблат 1976, 1, 311. ~ **Видно пана пожупану** (укр.) (*Гатц.*, 330) ~ ~ **Птаха піznати по пір'ю, а пана по халівах** (укр.) (*Укр. пр.*, 1963, 103; *Н. ск.*, 1971, 371 (Украин. посл. 3. 226). # (рус.)

**Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!** (рус.) Барс. 1770, 23; Снег. 1848, 40; ДП 1, 46; ДП 2, 65; Мих. I, 123; Раз. 1957, 145, 225; Соб. 1956, 87; Жук.

1966, 89-90; *Пск.*, Ленингр. Соловьева 2001, 18. – **Вот табе, бабушка, Юр'еў дзень** (бел.). *Ром.*, I, 216. Грынблат 1976, 1, 319. # (укр.)

**Всі пани та пани, тільки нема кому свині пасти** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 116, 16). (Украин. посл. 3. 226). – **Усё паны да паны, а свінней няма каму пасці** (бел.). *Pietk.*, 384. Грынблат 1976, 1, 297. ~ **Всі пани, а хто ж буде — вибачте — свині пасти** (укр.). (*Ільк.*, 16; *Закр.*, 150; *Висл.*, 242 (Украин. посл. 3. 226); **Всі пани, а хто буде свині пасти** (укр.). (*Фр.*, II, 2, 492) (Украин. посл. 3. 226). ~ ~ ~ **Я ва́шаць, і ты ващаць, хто ж нам хлеба напашыць** (бел.). *Нос.*, *Слов.*, 45. *Вар.: Добр.*, Смол., 74. Грынблат 1976, 1, 297. # (рус.)

**Господин гневу своему — господин всему** (рус.). *Д* 1, 362; Мих. 1, 212; Раз. 1957, 152; Спир. 1985, 78; Тан. 1986, 43. ~ ~ ~ **Пан над самім сабою і над сваёй душою** (бел.). *Дуб.*, 51. Грынблат 1976, 1, 320; **Панок бяздушны: пан над самім сабою і над сваёй душою** (бел.). *Нос.*, 124. Грынблат 1976, 1, 320. # (укр.).

**Громада — великий чоловік** (укр.). (*Ільк.*, 21; *Шии.-Іл.*, 19; *Гатц.*, 332; *Ном.*, 209; *Чуб.*, 244; *Висл.*, 252; *Фр.*, I, 2, 464; *Прип.*, 84; *Укр. пр.*, 1955, 67; *Вік живи*, 13; *Укр. пр.*, 1963, 157; *Н. ск.*, 1971, 30). – **Грамада — вялікі чалавек** (бел.). *Сержп.*, 39; *Fed.*, 114; *Pietk.*, 371; *Сцяшк.*, 586, *Гродз.* Грынблат 1976, 1, 368. ~ ~ **Громада — великий чоловік, як єно плюне, то едного утопит** (укр.). (*Висл.*, 252). — Біл.: *Рапан.*, 13. (Украин. посл. 3. 276). # (рус.)

**Де один панує, там сотня бідує** (укр.). (Укр. пр., 1955, 8; *Вік живи*, 12; Укр. пр., 1963, 115; *Н. ск.*, 1971, 43). ~ **Де один панує, там сто бідує** (укр.). (Зак. пр., 11). — Біл.: *Рапан.*, 22. ~ **Дзе адзін танцуе, там сто гаруе** (бел.). *А.Ліс, 1958, Смарг.* Грынблат 1976, 1, 302. # (рус.)

**Де панська сила, там мужицька спина** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 115, 31). — Біл.: *Гр.*, 1, 314. **Дзе панская сила, там мужыцкая спіна** (бел.). *М.Расюкевіч, 1965, Навагр.* 13.10.2. Грынблат 1976, 1, 314. # (рус.)

**Если вздохнуть всем народом — ветер будет** (рус.). Под., Зим. 1956, 34; Сок., 504. – **Коли дихнуть усі люди, то вітер буде** (укр.). (*ІМФЕ*, 14-3, 211, 32). (Украин. посл. 3. 277). ~ ~ **Как весь народ вздохнёт, до царя дойдёт** (рус.). *Д* 4, 570. ~ ~ **Коли всією громадою зітхнути (дихнути), так і панятко здохне** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 158). (Украин. посл. 3. 277); **Громада плюне — війта затопить** (укр.). (*Н. ск.*, 1971, 76); **Громада, як плюне, то втопить, а як подує, то висушить** (укр.). (*Прип.*, 84). (Украин. посл. 3. 276).

~ ~ ~ **Если народ един, он непобедим** (рус.). Под., Зим. 1956, 33; Сок., 324; **Народ захочет, бездну перескочит** (рус.). Под., Зим. 1956, 61; Твер. ТПП 1993, 19; **Народ разом дунет – поднимется буря** (рус.). Спир. 1985, 13; **Народу всё под силу, тем и держится** (рус.). Под. 1956, 61; Сок., 325. # (бел.).

**З пальця не виссуть люди** (укр.). (*Н. п., Вол.*). – **З пальца не выссущь людзі** (бел.). *Нос.*, 158. Грынблат 1976, 1, 370. ~ ~ **З пальця не виссуть люди, кажутъ те, що бачать** (укр.). (*Н. п., Ів.-Фр.*). — Біл.: *Гр.*, 1,370. # (рус.)

**Как людям, так и нам** (рус.). Забайк. Пащенко 2015, 231. **Што людзям, то і нам** (бел.). *Добр.*, Смол., 119; *Сержп.*, 11; *М.Бандарэнка*, 1966, *Маз.* 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 372; **Як ты да людзей, так і людзі да цябе** (бел.). *Бяльк.*, 508, *Мсцісл.* Грынблат 1976, 1, 372; **Як мы да людзей, так людзі да нас** (бел.) *Fed.*, 62. Грынблат 1976, 1, 372; **Як ты людзям, так людзі табе** (бел.). *Шейн*, II, 483, *Слуцк. п.*; *Fed.*, 62; *У.Іваноў*, 1958, *Мінск.* Грынблат 1976, 1, 372; **Як ён к народу, так і народ да яго** (бел.). *М.Мельнічэнка*, 1950, *Гом.* 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 372. # (укр.).

**Много народу, да мало людей** (рус.). Тан. 1986, 87; Сок., 605. – **Народу багато, а людей мало** (укр.). (*Укр. пр.*, 1955, 327; *Вік живи*, 36). (Украин. посл. 3. 278). # (бел.).

**На кого Бог, на того и люди** (рус.). ДП 1, 119; Сок., 357, 378. – **На кого бог, на того й люди** (укр.). (*Н. п., Вол.*). — Біл.: *Гр.*, 1, 370. 1055. – **На каго бог, на таго і людзі** (бел.). *Mien.*, 395; *Dybow.*, 13. Грынблат 1976, 1, 370. # (рус.)

**Один дуб у полі не ліс** (укр.). (*Н. п. Вол.*). — Біл.: *Гр.*, 1,373 (Украин. посл. 3. 273). ~ **Адзін дуб у полі – то не лес** (бел.). *Fed.*, 83; *Сяшк.*, 578, *Ij.* Грынблат 1976, 1, 373; Котова 2010, 117; **Адзін дуб у полі не гай (не дрэва, не дуб, пустая паляна)** (бел.). ТП 5, 19. ~ ~ **Адзін дуб у полі не ваяка** (бел.). ТП 5, 19. # (рус.).

**Один цвіт не робить вінка** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 159; *Н. ск.*, 1971, 84). (Украин. посл. 3. 273). ~ **З адной краскі вянок не саўеш** (бел.). Котова 2010, 80. # (рус.).

**Одним колом плота не підіпреш** (укр.). (*Н. п., Вол.*). — Біл.: *Гр.*, 1, 374. (Украин. посл. 3. 273). – **Адным калом плота не падапрэш** (бел.). *Fed.*, 147; *Я.Касач*, 1966, *Дзяятл.* 13.10.26; *Сяшк.*, 579, *Слон.* Грынблат 1976, 1, 374. ~ **Один кіл плота не вдержить** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 159) (Украин. посл. 3. 273). # (рус.).

**Пан і піп — одного поля ягоди** (укр.). (*Н. н., Вол.*) — Біл.: Гр., 1,298. (Украин. посл. З. 234) — **Пан і поп — аднаго поля ягады** (бел.). *А.Фядосік, 1959, Канатк. 8.1.44.* Грынблат 1976, 1, 298. ~ **Пан і поп з аднаго пекла чэрці** (бел.). *Г.Прытычанка, 1960, Карм. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 298. # (рус.)

**Пан не жне, не косить, а жупан носить** (укр.). (*Укр. пр., 1955, 5.* (Украин. посл. З. 235). ~ ~ ~ **Янук і засяю і зжаў, а панок сажраў** (бел.). *Янк., 67.* Грынблат 1976, 1, 315. # (рус.)

**Пан не робить, та хороше ходить, а хлоп робить, що й піт кривавий його обливає, та нічого не має** (укр.). (*Укр. пр., 1936, 52; 1955, 12; Н. ск., 1971, 36).* ~ ~ ~ **Панам сеюць, жнуць і косяць, а сабе хлеба просяць** (бел.). *Янк., 61.* Грынблат 1976, 1, 315; **Мужык у полі надрываецца, а ў пана пузা ўздымаецца** (бел.). *Янк. М., 107.* Грынблат 1976, 1, 315. # (рус.)

**Пана повісять, а три дні перед ним шапку знімай — часом ще одірветься** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 113.* (Украин. посл. З. 232). — **Пана павесяць — тры дні перад ім шапку знімай, часам адарвецца** (бел.). *Нос., 124.* Грынблат 1976, 1, 308. 275. ~ ~ **Пана вядуць вешаць — мужык шапку скідае, бо як адарвецца, то адрыгненца** (бел.). *Fed., 217.* Грынблат 1976, 1, 308; **Пана на шыбеніцу вядуць, а мужык шапку здымай, бо як адарвецца, дык адрыгненца** (бел.). *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 308. # (рус.)

**Собака лает — [а] владыка едет** (рус.). — *Сим., 139; Паус нач. XVIII в., 40; Богд. 1741, 111; Там. нач. XVIII в., 62; Лексикон 1731, 315; Geyr 1981, 127; Сн. 1848, 378; ДП 2, 161; Д 1, 213.* — **Сабака брэшаць, а пан едзець** (бел.). *Ром., Бел., I, 309; Радч., 248.* Грынблат 1976, 1, 299. ~ **Сабака брэша, а дваранін едзе** (бел.). *Czeczot, 113; Мальч., № 42; Mien., 397; Нос., 113; Dybow., 17; Fed., 270.* Грынблат 1976, 1, 299; **Сабака брэшыць, а дваранін едзіць сабе** (бел.). *Дуб., 54. Вар.: Нос., Слов., 264.* Грынблат 1976, 1, 299. # (укр.)

**Що громада скаже, то і пан не поможе** (укр.). (*Ільк., 111; Ном., 209; Висл., 356; Укр. пр., 1963, 158);* — ... то й пан не розв'яже (Н. ск., 1971, 76). — **Што грамада скажа — і пан не паможа** (бел.). *Янк., 66.* Грынблат 1976, 1, 368. ~ **Що громада забажае, того і пан не поламае** (укр.). (*Укр. пр., 1955, 68; Вік жсиви, 13; Укр. пр., 1963, 158).* (Украин. посл. З. 277). # (рус.)

\* РУССКИЕ

**Барин берёт горлом, мужик горбом.** Д 1, 379.

**Барин за барина, мужик за мужика [стоит].** ДП 2, 97; Д 1, 49.

**Без народа – не воевода** (рус.). Под., Зим. 1956, 30; Спир. 1985, 182; Сок., 323. **Человек без народа что дерево без плода** (рус.).

**В народе что в туче: в грозу всё наружу выйдет.** ДП 1, 316; Д 1, 277; Ан. 1988, 37.

**Где добры в народе нравы, там хранятся и уставы.** Сн. 1848, 64.

**Где народ, там и правда.** Под., Зим. 1956, 61; Сок., 427.

**Где народ, там и урод.** Перм. Прок. 1988, 83.

**Держи с народом связь, не ударишь лицом в грязь.** Под., Зим. 1956, 61; Спир. 1985, 53.

**Если народу служить, и на полюсе можно прожить.** Под., Зим. 1956, 32.

**Кто господин деньгам, а кто слуга.** ДП 1, 78; Д 2, 209.

**Куда барин, туда и дворня.** ДП 1, 136; Д 1, 424.

**На бар не угодишь: чем ни навоняй, всё неладно.** Д 2, 388.

**На народ плевать нельзя: себе в глаза попадёшь.** Под., Зим. 1956, 35.

**Народ – волна: пошумит и перестанет.** Тан. 1986, 94.

**Народ – тело, царь – голова.** Сн. 1848, 248; ДП 1, 190; Тан. 1986, 94.

**Народ глуп: всё в кучу лезет.** ДП 1, 316; Тан. 1986, 94.

**Народ думает, а царь ведает.** Д 4, 570.

**Народ мудренее, а земля – пустее.** Тан. 1986, 94.

**Народ не камень: на месте не лежит.** Под., Зим. 1956, 62; Ан. 1988, 203.

**Народ не убьёшь, его на всё хватит.** Под., Зим. 1956, 34. **Народ что бор дремучий: весь до корня не вырубишь.** Под., Зим. 1956, 61; Ан. 1988, 203.

**Народ недаром говорит.** ДП 2, 160; Тан. 1986, 94.

**Народ русский, а говорит разно.** Пск. ПС, 320; СПП 2001, 135.

**Народ что корова: кто пройдёт, тот и доит.** Сн. 1848, 491.

**Народа всего не переслушаешь.** Богд. 1741, 98.

**Наш народ растёт из года в год.** Под., Зим. 1956, 32.

**Не бойся барина, а бойся слуги.** Снег. 1848, 259; ДП 1, 131.

**Не ешь с барами вишен, костьюми глаза выбьют!** Снег. 1848, 297.

**Не хвали себя сам, пусть тебя народ похвалит.** Ан. 1988, 230.

**Обиженный народ хуже ос жжёт.** Под., Зим. 1956, 39; Раз. 1957, 155.

**Одни народ доят, другие за рога держат.** Тан. 1986, 114.

**По барину и говядина, а по говядине и вилка.** Рыбн. 1961, 125.

**Полез к барам – не пройдёт даром.** Танч. 1986, 122.

**Тот и господин, кто всё может сделать один.** Сн. 1848, 403; ДП 1, 333; Тан. 1986, 148; Сок., 226.

**У всякого барона своя фантазия.** ДП 2, 111; Д 1, 51; Ил. 1915, 108; Соб. 1956, 127.

**У нас народ смирен до поры, а как что – берётся за топоры.** Под., Зим. 1956, 39; Раз. 1957, 35.

**У хорошего барина и дворня хороша.** ДП 2, 75; Д 1, 424.

**Учи народ, учись у народа.** Раз. 1957, 42.

**Что народ увидит, то и Бог услышит.** ДП 1, 25; Тан. 1986, 165.

#### \* УКРАИНСКИЕ

**Без єдної крупи горнець повний буде.** (Н. ск., 1964, 25). (Украин. посл. 3. 272).

**Без одного вояка фронт буде.** (Н. ск., 1964, 25) (Украин. посл. 3. 272).

**Більша громада, як одна баба.** (Ільк., 7; Закр., 143; Ном., 209; Прип., 84; Укр. пр., 1963, 158). (Украин. посл. 3. 276).

**Більший чоловік громада, ніж пан.** (Укр. пр., 1955, 68; Н. ск., 1971, 77); **Більший чоловік громада, як пан.** (Ільк., 7; Ном., 209; Висл., 235; Укр. пр., 1936, 65; 1963, 158). (Украин. посл. 3. 276).

**В панських дворах великі вікна, а мало світла.** (*Фр., I, 2, 534*).  
(Украин. посл. З. 226).

**В панські ворота широко увійти, та вузько вийти.** (*Ном., 26; Білоц., 28; Укр. пр., 1955, 11; 1963, 91; Н. ск., 1971, 36*); **В панськім дворі брама широка, а вузько вийти.** (*Чуб., 278*); **У панів широкі ворота входить, та вузькі виходить.** (*Перем., 1854, 105*). (Украин. посл. З. 226).

**Велетень у громаді як правда в пораді.** (*Укр. пр., 1963, 158*). (Украин. посл. З. 276).

**Громада — то золота гора, всьому раду дасть.** (*ІМФЕ, 29-3, 122, 6*).  
(Украин. посл. З. 276).

**Громада — то не осиковий кілок, скоро не переломиш.** (*ІМФЕ, 29-3, 122, 31*).

**Громада — це рада, що рішила, так і буде.** (*Зак. пр., 43*). (Украин. посл. З. 276)

**Громада для всіх рада.** (*ІМФЕ, 29-3, 117, 9*). (Украин. посл. З. 276).

**Громада зробить і громада з'їсть.** (*Білоц., 25*). (Украин. посл. З. 276).

**Громада одного вспоможе.** (*Укр. пр., 1963, 157*); **Громада одному допоможе, але один громаді ніколи.** (*Фр., I, 2, 465*); **Чоловік громади не вспоможе, а громада одного може.** (*Ком., 21*). (Украин. посл. З. 276).

**Громадське — то багатське.** (*Фр., I, 2, 466*).

**Єсть люди, єсть і людищі.** (*Зін., 224*). (Украин. посл. З. 277)

**За добру громаду варто і головою наложити.** (*ІМФЕ, 29-3, 121, 31*).

**I після сонця бува негода, отак і в народа.** (*Укр. пр., 1963, 201*).  
(Украин. посл. З. 278)

**Копа переможе й попа** (укр.). Котова 2010, 117

**Людям не бракує сили, але волі.** (*Прип., 192*).

**Найпідліший чоловік єсть той, що народ свій запродає.** (*ІМФЕ, 29-3, 116, 31*). (Украин. посл. З. 278).

**Народ — то сила.** (*Прип., 216*). (Украин. посл. З. 278)

**Народ проти панів повстав і вільним став.** (*Укр. пр., 1936, 521*).  
(Украин. посл. З. 278)

**Народ скаже, як зав'яже.** (*Н. п., Черніг.*). (Украин. посл. 3. 278)

**Народ, як товар у череді, усякі є.** (*Ном., 49; Укр. пр., 1963, 497; ІМФЕ, 1-5, 461, 290*); ...**всякий є** (*ІМФЕ, 29-3, 118, 31*).

**Народу — як дим іде.** (*Літ. Укр., 1962, 10.VIII; ІМФЕ, 29-3, 119, 15*). (Украин. посл. 3. 278)

**Не слухаєш громаду — ідеш сам проти себе.** (*Закр. пр., 43*). (Украин. посл. 3. 276).

**Один — як ні одного** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 159*) (Украин. посл. 3. 273)

**Один гори не наскочиш** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 158*) (Украин. посл. 3. 272); **Один гусак поля не витопче** (укр.). (*Н. ск., 1971, 84*). (Украин. посл. 3. 273); **Один чоловік цілому світові не догодить** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 141, 9*). (Украин. посл. 3. 273).

**Пан на троні, а хлоп на ослоні.** (*Закр., 194; Ном., 25; Висл., 318; Укр. пр., 1963, 118*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан панує, хлоп бідує.** (*ІМФЕ, 29-3, 119, 5*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан спить, а ліс росте.** (*ІМФЕ, 29-3, 113, 79*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан страшить, а слуги б'ють.** (*Прип., 240*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан ся гостить, а кінь постить.** (*Югас, 60*). (Украин. посл. 3. 235)

**Пани багатство дерли, а люди з голоду мерли.** (*ІМФЕ, 14-3, 211, 200*). (Украин. посл. 3. 233).

**Пани в світі блукаються, та з правдою не знаються.** (Гатцук, 345, Ном., 25; Укр. пр., 1936, 58; 1955, 63; ІМФЕ, 29-3, 122, 49); **Пани в світі блукають, та з правдою не зустрічаються.** (*ІМФЕ, 1-5, 553, 65*). (Украин. посл. 3. 233).

**Пани, як дурні: що хотять, те роблять.** (*Ільк., 73; Ном., 25; Висл., 318; Укр. пр., 1963, 98*).— Рос: *Снег., 1, 109*. (Украин. посл. 3. 234).

**Панові вільно і чорта з'їсти, а хлопові зася.** (*Висл., 317*). (Украин. посл. 3. 235).

**Панові курка, а мужикові шабля.** (*Укр. пр., 1963, 203*). (Украин. посл. 3. 235).

**Панська воля — панська й сила.** (*Ном., 28*). (Украин. посл. 3. 235)

**Пану і в будень свято, а в мужика і свято однято.** (*Укр. пр., 1955, 5*).  
(Украин. посл. З. 237).

**Пану і псу все вільно.** (*Укр. пр., 1936, 53; 1963, 39*). (Украин. посл. З. 237).

**Пану пшениця, а мужикові полови.** (*ІМФЕ, 29-3, 183, 11*). (Украин. посл. З. 237).

**Піснею — до серця, серцем до народу.** (*ІМФЕ, 14-3, 211, 201*).  
(Украин. посл. З. 278)

**Попереду людей не біжи, а від людей не відставай.** (*Укр. пр., 1963, 159*).

**Скільки люда, скільки чуда.** (*ІМФЕ, 29-3, 117, 31*). (Украин. посл. З. 277)

**Уряди приходять і відходять, а народ безсмертний.** (*Н. н., Черк.*).  
(Украин. посл. З. 278)

**Хоч ошукаюся, та там, де всі люди.** (*Укр. пр., 1963, 160*). (Украин. посл. З. 277)

**Хто красно мовить, громаду на гачок ловить.** (*ІМФЕ, 1-5, 461, 291*)  
(Украин. посл. З. 276).

**Яка громада, така й рада.** (*Н. ск., 1971, 82*); **Яка громада, така її рада.** (*Ком., 21; Фр., I, 2, 466; Білоц., 25*); **Яка рада, така громада.** (*Фр., III, 1, 2*). (Украин. посл. З. 277).

**Які люди, таке й життя буде.** (*ІМФЕ, 14-3, 211, 32*). (Украин. посл. З. 277)

#### \* БЕЛОРУССКИЕ

**Абы бог да добры людзі, то ўсё добра будзе.** *Fed.*, 78. Грынблат 1976, 1, 370. **Каб не добрыя людзі, так бы загінуў.** *Сержп.*, 139. Грынблат 1976, 1, 371.

**Ад прыгону аслабанілі ды пад пана пасадзілі.** *Ахрым.*, 13. Грынблат 1976, 1, 320.

**Адзін дасужы, ды не [не вельмі] дужы (няуклюжы, нядужы, раскаты).** Котова 2010, 117; ТП 5, 19.

**Адзін дзесяцёх не спаможа, барджэй згіне.** *Fed.*, 6. Грынблат 1976, 1, 371.

**Адным сэрцам свету не запаліш.** *Сцяшк.*, 579, *Воран*. Грынблат 1976, 1, 374. **Адна галавешка не гарыць, а толькі тлее.** *Т.Багдзевіч*, 1963, *Вор.* 13.10.6. Грынблат 1976, 1, 374. **Адна махнытка не гарыць, а цьмеець.** *Нос.*, 119. Грынблат 1976, 1, 374. **Адна галаўня не гарыць і не гаснець.** *Добр.*, *Смол.*, 106. Грынблат 1976, 1, 374. **Адна галавешка і ў печы не гарыць, а дзве і ў полі не гаснуць.** *В.Таранка*, 1965, *Скід.* 13.10.6. Грынблат 1976, 1, 374.

**Аканом садомію робіць, курыцу ў масле жарыць.** *Дуб.*, 2. Грынблат 1976, 1, 310.

**Аўдзей бардзей паміж людзей.** *Сержп.*, 67. Грынблат 1976, 1, 369.

**Аўдзей усё меж людзей.** *Нос.*, I. *Вар.*: *Сержп.*, 68. Грынблат 1976, 1, 368.

**Былі такія рокі, што паны браліся за бокі.** *Fed.*, 216. Грынблат 1976, 1, 320.

**Быў калісь дваранін, да чорт імя перамяніў.** *Нос.*, 10; *Сержп.*, 97, *Вар.*: *Дуб.*, 27. Грынблат 1976, 1, 320.

**Быў пан мудры, драў межы і кудры, прыйшла і яго нядоля – пакінуў гатовае поле.** *Рапан.*, 21. Грынблат 1976, 1, 320.

**Вайтоўства не папоўства.** *Сержп.*, 25. Грынблат 1976, 1, 310.

**Войт, пан – не бог, а ўявліцца – жыць не дась.** *Добр.*, *Смол.*, 53. Грынблат 1976, 1, 313.

**Вот табе і паншчына: кашок зламаўся, панскае везучы, а на свае грошы купі.** *Дуб.*, 9. Грынблат 1976, 1, 314.

**Вясковая сабака, а дваровая служака – усё роўна.** *Ляцкий*, 6. Грынблат 1976, 1, 310.

**Галасі не галасі, а панава аддасі.** *Д.Ваўчок*, 1966, *Лід.* 13.10.26. Грынблат 1976, 1, 316.

**Гора вучыць, а пан мучыць.** *М.Жылінскі*, 1965, *Свісл.* 13.10.6. *Вар.*: *Ахрым.*, 16. Грынблат 1976, 1, 313.

**Гэта табе не падданьства – і я такі самы пан, яшчэ нават лепшы.** *Ляцкий*, 8. Грынблат 1976, 1, 319.

**Дваровая служака, што вясковая сабака.** *Ляцкий*, 9. Грынблат 1976, 1, 310.

**Дзе прыганятых многа, там работы мала.** *Fed.*, 255. Грынблат 1976, 1, 310.

**Дзесяць аднаго спамогуць, а адзін дзесяцёх не спаможа, а сам сябе згубіць.** *Fed.*, 6. Грынблат 1976, 1, 371.

**Добра паны гандлявалі, слугі на сабакі мянялі.** *Fed.*, 216. Грынблат 1976, 1, 320.

**Есць па-мужыцку, чхае па-панську.** *I. Суконкін*, 1960. *Церах*. 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 311.

**За панам пойдзеш – панскім слугой будзеш.** *A. Ліс*, 1963, *Kар.* 8.1.84. Грынблат 1976, 1, 309.

**Знаемся ў дому, знаймася і ў людзях.** *Нос.*, *Слов.*, 215. Грынблат 1976, 1, 369.

**І грошы бярэ і шкуру дзярэ.** *Fed.*, 117. Грынблат 1976, 1, 316.

**І з звярмі звыкаюцца жыць, не толькі з людзьмі.** *Дуб.*, 25. Грынблат 1976, 1, 373.

**Ідзі з людзьмі, то не згубішся.** *Янк.*, 85. Грынблат 1976, 1, 368.

**Ідзі за ахмістрыню з вялікім трывухом.** *Fed.*, 3. Грынблат 1976, 1, 310.

**Кала грамады аднаму пажывіцца можна.** *Fed.*, 114. Грынблат 1976, 1, 371.

**Калі пан жонку залудзе, то й мужык біты будзе.** *Ляцкий*, 17. Грынблат 1976, 1, 314.

**Калі пан паставіць кія, то і таго слухаць трэба.** *Fed.*, 27. Грынблат 1976, 1, 312.

**Калі пан смяецца – мужык плача.** *Н. Рында*, 1967, *Зельв.* 13.10.23. Грынблат 1976, 1, 302; **Калі пан пяець, то мужыка трасца трасець.** *Ляцкий*, 17. Грынблат 1976, 1, 302.

**Каўнер шырокі, а голыя пяты.** *Tyszk.*, 425; *Нос.*, 240; *Dybow.*, 12. *Bap.*: *Шпил.*, 182; *Cах.* Грынблат 1976, 1, 312.

**Конь да каня, маладзец да малайца.** *Ром., Зап., III, 222.* Грынблат 1976, 1, 369.

**Людзі баяцца не цівуна, а яго бізуна.** *Fed., 61.* Грынблат 1976, 1, 310.  
**Баяцца не цівуна, а яго бізуна.** *Дуб., 5; Нос., 8; Сах.; Г.Румоўская, 1964, Пліс. 13.10.40.* Грынблат 1976, 1, 310.

**Людзі без людзей быць не могуць.** *Fed., 69.* Грынблат 1976, 1, 368.  
**Без людзей не быць.** *Fed., 61.* Грынблат 1976, 1, 368. **Людзі людзям патрэбныя.** *Fed., 63.* Грынблат 1976, 1, 368.

**Людская пахва́ла, што марская хваля.** *С.Клачко, 1966, . Б.-Каш. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 370.

**Мінуліся тыя рокі, калі паны браліся ў бокі.** *А.Махнач, 1952, Уздз. 13.10.15.* Грынблат 1976, 1, 320.

**Моцны статак чарадою, а людзі грамадою.** *Сержп., 39.* Грынблат 1976, 1, 368.

**Мужык з калком на вуліцы, а шляхціц у карчме.** *Дразд.* Грынблат 1976, 1, 311.

**Наўчаць людзі, як засцегаці грудзі.** *Гильт., 291, Пруж. п.* Грынблат 1976, 1, 369.

**Не будзь ні войтам, ні сватам – не будзеш чалавекам праклятым.** “*Наш край*”, 1927, № 1; Янк., 69; Д.Заліцэвіч, 1963, Радун. 13.10.6a. Грынблат 1976, 1, 310.

**Не відаўся крупеннікаў, дарам, што шляхта, усю крупеню пераелі.** *Нос., Слов., 254.* Грынблат 1976, 1, 312.

**Не войтава дачка, да дарэчы гаворыць.** *Нос., Слов., 141.* Грынблат 1976, 1, 310.

**Не спяшы, мужык, к пану, калі не хочаш быць драны.** *Ляцкий, 28.* Грынблат 1976, 1, 317.

**Не я скачу, няволя, – застаўляюць панове.** *Нос., 110.* Грынблат 1976, 1, 313.

**Ні пан, ні хам, а так сабе, чорт ведае што.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 311.

**Ніхто не знае, толька дзед ды баба й цэляя грамада.** *Ляцкий, 29.* Грынблат 1976, 1, 370.

**Няхай той тужыць, хто панам служыць.** Сержп., 132. Грынблат 1976, 1, 316.

**Пажыві для людзей – пажывуць і для цябе.** Ахрым., 46. Грынблат 1976, 1, 372.

**Паздароў, божа, паноў, што ў нас няма ні коней, ні кароў; цяпер нам добра пагуляць, бо нечага заганяць.** Сержп., 130. Вар.: Дуб., 51. Грынблат 1976, 1, 314.

**Палавіна шляхціц, палавіна мужык.** Fed., 299. Грынблат 1976, 1, 311.

**Паміраць сабірайся, а хлеб пану сей.** М.Расюкевіч, 1965, Навагр. 13.10.2. Грынблат 1976, 1, 315.

**Пан – бабская мука.** Ляцкий, 33; Сержп., 130. Грынблат 1976, 1, 314.

**Пан вяліць – будзеш і ногаць галіць.** Сержп., 132. Грынблат 1976, 1, 312.

**Пан іх паяднаў: аднаму і другому ў шкуру даў.** Дуб., 48. Грынблат 1976, 1, 316.

**Пан наш, а мы панскія.** Tyszk., 414; Шейн, П, 480. Грынблат 1976, 1, 312.

**Пан рукой матне, а мужыку скуре трахне.** Ляцкий, 33. Грынблат 1976, 1, 316.

**Пан як пан, да паняты, хоць уцякай з хаты.** Нос., 125; Дуб., 51; Сержп., 131; Янк., 30. Грынблат 1976, 1, 309. **Паны як папы, а паняты, як шчаняты, яшчэ горшыя.** Ляцкий, 33. Грынблат 1976, 1, 309. **Не так дакучна ад паноў, як ад панят (падпанкаў).** Tyszk., 414; Fed., 208. Грынблат 1976, 1, 309. **Не так дакучны паны, як падпанкі.** Fed., 209. Грынблат 1976, 1, 309. **Не так трудно' ад саміх паноў, як ад панят.** Крэмнеў; Нос., 104. Грынблат 1976, 1, 309. **Паны як паны, да падпанкі жыць не даюць.** Pietk., 383. Грынблат 1976, 1, 309. **Не так паны, як падпанкі.** Ром., Бел., I, 304; Дразд. Грынблат 1976, 1, 309. **Не так тыя паны, як паняняты.** Ром., Бел., I, 304. Грынблат 1976, 1, 309. **Горшыя падпанкі, як паны.** Fed., 209. Грынблат 1976, 1, 309. **Не так брады', як брадзяняты, не так паны, як паняты.** Сержп., 131. Грынблат 1976, 1, 309. **Лепш у вялікага пана за клямку дзяржацца, як з малым панком за сталом сядзець.** Pietk., 333. Грынблат 1976, 1, 309.

**Панскія ванчосы надзелалі нам на спінах начосы.** *Нос., Слов.,* 43. Грынблат 1976, 1, 314.

**Панскія залёты – бабам сухота.** *Сержп.,* 130. Грынблат 1976, 1, 314.

**Панства іх з канапелькамі перабудзем.** *Tyszk.,* 429; *Нос.,* 124; *Дуб.,* 51. Грынблат 1976, 1, 319.

**Паны балююць, а мужыкі гаруюць.** *Ахрым.,* 10. Грынблат 1976, 1, 302; **Паны балююць, а наш брат бядуець.** *Нос,* 125; *Г.Румоўская,* 1964, *Пліс. 13.10.40.* Грынблат 1976, 1, 302; **Пан балюе, а наш брат знай будзе ды бядуе.** *Янк.,* 61. Грынблат 1976, 1, 302; **Пан танцуе, а мужык гаруе.** *Л.Корсак,* 1961, *Асін. 13.9.11.* Грынблат 1976, 1, 302.

**Поп грабіць слайцом, а пан бізуном.** *Г.Прытычанка,* 1960, *Карм. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 316.

**Праз людзі выходзяць на людзі.** *Fed.,* 63. Грынблат 1976, 1, 369.

**Прамеж людзей і ён чалавек.** *Дуб.,* 45. Грынблат 1976, 1, 369.

**Прасіў пан на талаку, а не пойдзеш – за лоб павалаку.** *Нос.,* 140. *Varp.: Дуб.,* 46. Грынблат 1976, 1, 314.

**Рада з людзьмі ніколі не шкодзіць.** *Ляцкий,* 37. Грынблат 1976, 1, 369.

**Радуйся, мужык, што аканом у госці едзе.** *Ляцкий,* 37. Грынблат 1976, 1, 310.

**Сам сабе пан, сам сабе служка.** *Г.Барташэвіч,* 1961, *Ваўк. 8.1.77.* Грынблат 1976, 1, 310.

**Свет вялік, а ў свеце людзі.** *Нос.,* 147. Грынблат 1976, 1, 368.

**Сем сёл, адзін вол, а дзесяць прыганятых.** *Pietk.,* 342. Грынблат 1976, 1, 310.

**Скачы, уража, як пан кажа.** *Mien.,* 395; *Нос.,* 149; *Дуб.,* 56; *Dybow.,* 17; *Ляцкий,* 41; *Fed.,* 321; *Pietk.,* 333. Грынблат 1976, 1, 312.

**Спагадай свет трymaeцца.** *Сем.* Грынблат 1976, 1, 371.

**Сурдучковы пан.** *Дуб.,* 57. Грынблат 1976, 1, 312.

**Сядзіць на двух столках.** *Дуб., Нар.,* 1. Грынблат 1976, 1, 339.

**Тады перастануць гараваць, як не будзе каму панаваць.** *Янк.,* 63. Грынблат 1976, 1, 319.

**Там добра рада, дзе шчыра парада.** *Fed.*, 256. Грынблат 1976, 1, 369.

**Таргаваць лягчэй у краме, чым касіць у пана.** *Ляцкий*, 45. Грынблат 1976, 1, 315.

**У бяспаншчыне ўсякі сабе пан.** *Nos.*, 19. Грынблат 1976, 1, 320.

**У галаве панскія мыслі йдуць, а за каўнерам вошы ядуць.** *Ляцкий*, 47. Грынблат 1976, 1, 312.

**У грамадзе і рай і мука.** *Fed.*, 114. Грынблат 1976, 1, 368.

**У лесе людзі дзічаюць, а ў людзях людняюць.** *Fed.*, 64. Грынблат 1976, 1, 369.

**У міру, як на большом піру: хто скачыць, а хто плачыць.** *Nos.*, 20. Грынблат 1976, 1, 373.

**У палкі два канцы – адзін канец па нам, а другі па панам.** *ДiСБ*, 38. Грынблат 1976, 1, 318.

**У пана жыць пагана.** Янк., 69; Ахрым., 17; I. Старасценка, 1960, Карм. 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 313.

**У свінуху жыць, да па-панску кашляць.** Добр., Смол., 75. Вар.: Рапан., 156. Грынблат 1976, 1, 311.

**У свінушніку жыве, ды хоча кашляць па-панску.** Pietk., 346. Грынблат 1976, 1, 311.

**У шляхты і лычка рамень.** *Nos.*, 170. Грынблат 1976, 1, 312.

**Удар аб стол – нажычкі адгукнуцца.** Дуб., Нар., 1. Грынблат 1976, 1, 372.

**Усё наша, толькі мы не свае.** *Ляцкий*, 51. Грынблат 1976, 1, 312.

**Уцякаў ад пана, папаў да войта.** *Ляцкий*, 52; Ахрым., 57. Грынблат 1976, 1, 310.

**Франт наш шляхціц: адну штаніну ў халіву ўлажыў, другую выпускіў да ў любуеца.** *Ляцкий*, 52. Грынблат 1976, 1, 311.

**Хоць ззаду, абы ў тую стаду.** Сцяшк., 613, Маст. Грынблат 1976, 1, 369.

**Хоч не хоч, а мусіш ехаць, калі пан вяліць.** Сержп., 29. Грынблат 1976, 1, 312.

**Хочаш не хочаш, а пану гадзі.** *Сержп., 131.* Грынблат 1976, 1, 312.

**Хочаш, не хочаш, а зарагочаш.** *В.Іваноўская, 1962, Светл.* 8.1.74.  
Грынблат 1976, 1, 312.

**Хто з паноў пан, таго дзеці паняты.** *Dybowl., 7.* Грынблат 1976, 1, 309.

**Хто не хоча дабравольне, мусіць паняволі.** *Fed., 71.* Грынблат 1976,  
1, 313.

**Цар – указом, а пан – бізуном.** *Ахрым., 17.* Грынблат 1976, 1, 316.

**Ці ад пана, ці цівуна, а ўсё баліць ад бізуна.** *Ляцкий, 56.* Грынблат  
1976, 1, 311.

**Чаго няволя не зробіць.** *Fed., 202.* Грынблат 1976, 1, 312.

**Чаго прымус не зробіць.** *Fed., 250.* Грынблат 1976, 1, 312.

**Чорт душу вымае, а пан шкуру здымает.** *Сержп., 131.* Грынблат 1976,  
1, 316. **Чорт душу выме, а пан шкуру здыме.** *Fed., 67; Шейн, II, 483, Слон.*  
*n.; Сах.* Грынблат 1976, 1, 316. **Пан скуру здзірае, а поп душу вымае.**  
*Г.Шымко, 1967, Навагр.* 13.10.21; *У.Хомка, 1965, Гродз.* 13.10.4. Грынблат  
1976, 1, 316.

**Шляхціц ты Кабылінскі: адна нага ў чобаце, а другая ў лапці.** *Нос.,*  
187. Грынблат 1976, 1, 311. **О, не зачапайце, ён шляхціц, бо адна нага ў**  
**боце, а другая ў лапці.** *Fed., 195.* Грынблат 1976, 1, 311. **Пан абуты, а след**  
**босы.** *С.Цярохін, 1975, Віц. вобл.* Грынблат 1976, 1, 311. **Ногі дзярэць, а**  
**боты на кійку нясець.** *Шпил., Нар., 128.* Грынблат 1976, 1, 311.

**Шляхціц, а вяроўкай рэжа хлеб.** *Л.Корсак, 1961, Асін.* 13.9.11.  
Грынблат 1976, 1, 311.

**Шляхціч ашмянскі.** *Dybowl., 18; Дуб., 4.* Грынблат 1976, 1, 311.  
**Шляхціц ашмянскі: адна калоша ў халяве, другая апушчана.** *Fed., 11.*  
Грынблат 1976, 1, 311. **Ходзіш, як ашмянскі шляхціц: адну калошу**  
**выпussціўши, другую абуўши.** *Дуб., 69.* Грынблат 1976, 1, 311.

**Што блюдзём, то людзём.** *Нос., 187; Л.Царанкоў, 1960, Крыч.* 13.9.2.  
Грынблат 1976, 1, 368.

**Што міру, тое й бабінаму сыну.** *Tyszk., 427; Нос., 189; Сержп., 39, 58;*  
*Добр., Смол., 119; Fed., 108; Pietk., 330; А.Фядосік, 1961, Капатк.* 8.1.73.  
Грынблат 1976, 1, 372. **Што ўсяму міру, то і бабінаму сыну.** *Л.Царанкоў,*  
*1960, Крыч.* 13.9.2. Грынблат 1976, 1, 373.

**Што пан кажа, слуга мусіць.** *Хрэстам.*, 217. Грынблат 1976, 1, 312.

**Што пан скажа, тое слуга робіць.** *Tyszk.*, 384. Грынблат 1976, 1, 312.

**Што то я – войтава свіння.** *Fed.*, 334. Грынблат 1976, 1, 310.

**Я не я – войтава свіння.** *Fed.*, 334. Грынблат 1976, 1, 310.

**Як гукнеш, так і адгукнуць.** *Dybowl.*, 184. Грынблат 1976, 1, 372.

**Як людзі, так і мы.** *Сержсп.*, 39; *Fed.*, 62. Грынблат 1976, 1, 372.

**Як мір – так і брацця.** *Добр.*, *Смол.*, 119. Грынблат 1976, 1, 368.

**Як ні бяжы, а бізун аканома здагоніць.** *Янк.*, 67. Грынблат 1976, 1, 310.

**Як трывога, то і бягуць адзін да аднога.** *Янк.*, *Дыял.*, III, 171, *Глуск*. Грынблат 1976, 1, 369.

## Власть, управление

\*\*\*

**Великого болота кулик** (укр.). (*Н. н., Вол.*)— Біл.: *Гр.*, 1, 344. (Украин. посл.1,1989,219). — **Вялікага балота кулік** (бел.). *Mien.*, 396; *Ляцкий*, 13; *Pietk.*, 375. Грынблат 1976, 1, 344. ~ **Гэта кулік вялікага балота** (бел.). *Tyszk.*, 425; *Шейн*, II, 475. Грынблат 1976, 1, 344.

**Не подмажеш – не поедешь** (рус.). Раз. 1957, 188; Жук. 1966, 291–292; Ан. 1988, 222; Пермяков 1988, 156; Помор. Мерк. 1997, 83; Кубан. ППЗК 2000, 53; Пск. СПП 2001, 137; Сок., 85. Котова 2010, 116. — **Не підмажеш – не поїдеш** (укр.). (*Іл.*, 332; *ІМФЕ*, 1—6, 611, 212) (Украин. посл.1.1989,242); **Не помажеш — не поїдеш** (укр.). (*Закр.*, 188; *Ном.*, 143; *Висл.*, 308; *Фр.*, II, 2, 570; *ІМФЕ*, 1-5, 499, 47) (Украин. посл.1.1989, 242). — **Не падмажаш – не паедзеш** (не паедзе, не пад’едзеш, падліжася(жаш), падыдзеш, не палучыш, не патрапіш) (бел.). *Нос.*, 101; *Бяльк.*, 305, *Краснап*. Грынблат 1976, 1, 347. Котова 2010, 116, ТП 5, 170. ~ **Без подмазки не много уедешь** (рус.). Лексикон 1731, 553; Geyr 1981, 174. ~ **Не мастивши — не поїдеш** (укр.). (*Фр.*, II, 2, 380; *Прип.*, 197) (Украин. посл.1.1989,242). ~ **Не мазаўшы, не паедзеш** (бел.). *Fed.*, 181. Грынблат 1976, 1, 347. Котова 2010, 116; **Не падмасліўшы, не паедзеш** (бел.). *Дуб.*, 42. Грынблат 1976, 1, 347. ~ ~ **Треба підмазати, жеб не рипів** (укр.). (*Ном.*, 143) (Украин.

посл.1.1989,242); **Хто маже, той і їде** (укр.). (*Закр.*, 218; *Укр. пр.*, 1936, 75; 1955, 17; *ІМФЕ*, 1-5, 499, 47) (Украин. посл.1.1989,242); **Хто помаже, той поїде** (укр.). (*Зак. пр.*, 121) (Украин. посл.1.1989,242); **Хто мастиль, той їздить** (укр.). (*Югас*, 58) (Украин. посл.1.1989,242); **Хто смарує, той добре їде і не гальмує** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 125, 31) (Украин. посл.1.1989,242); **Хто не підмаже, той скрипить** (укр.). (*ІМФЕ*, 14-3, 211, 32) (Украин. посл.1.1989,242); **Хто маже, той і їде** (укр.). (*Укр. пр.*, 1955, 17; *Укр. пр.*, 1963, 137; *Н. ск.*, 1971, 72).—*Рос: Снег.*, I, 1, ПО; *Жуков*, 291; *біл.: Нос*, 101; *Гр.*, 1, 347. (Украин. посл.1.1989,242). Котова 2010, 116. ~ ~ **Хто мажа, той едзе** (бел.). *Ляцкий*, 55; *Pietk.*, 329. Грынблат 1976, 1, 346; **Хто шмарує, той і едзе** (бел.). *Dybowl.*, 7; *Fed.*, 300. Грынблат 1976, 1, 346. Котова 2010, 116; **Калі мажаш, то й едзеш** (бел.). *Дуб.*, *Нар.*, 2. Грынблат 1976, 1, 346; **Як памажаш, так і паедзеш** (бел.). *Шейн*, II, 483, *Igum. п.* Грынблат 1976, 1, 347; **Як пашмаруеш, так і паедзеш** (бел.). *Fed.*, 323. Грынблат 1976, 1, 347. ~ ~ ~ **Непамазаныя калёсы скрыпяць** (бел.). *Ром.*, *Зап.*, III, 225. Грынблат 1976, 1, 347; **Нямазаныя калёсы заўсёды пішчаць** (бел.). *A. Махнач*, 1952, Уздр. 13.10.15. Грынблат 1976, 1, 347; **Нямазаныя калёсы далёка чутны** (бел.). *Г. Юрчанка*, 1975, *Мсцісл.* Грынблат 1976, 1, 347; **Без падмазкі блін не адстанець** (бел.) *Сах.* Грынблат 1976, 1, 347; **Як падма́сціць ды падма́сліць, дык і дадуць** (бел.). *Сержп.*, 125. Грынблат 1976, 1, 347; **Без мастила нема діла** (бел.). Котова 2010, 116. **Палажы на руку, пайдзець дзела ў руку** (бел.). *Нос.*, 132. Грынблат 1976, 1, 346.

**Не ходи к воеводе (в суд) с одним носом, ходи [к нему] с приносом** (рус.). Сн. 1848, 295; ДП 1, 133; Ил. 1915, 92. — **Не йди в суд з одним носом, а йди з приносом** (укр.). (*Висл.*, 155; *Укр.пр.*, 1936, 79) (Украин. посл. 3. 250); ... **а йди з підносом**. (*Укр. пр.*, 1955, 16). (Украин. посл. 3. 250). ~ **Ніхто не хоче з носом, а з приносом** (укр.). (*Перем.*, 1854, 102).—*Біл.: Гр.*, 1, 346. (Украин. посл. 2, 236). ~ **Ніхто не любіць з носам, а з прыносам** (бел.). *Нос.*, 114. Грынблат 1976, 1, 346; **Не любяць з носам, а з прыносам** (бел.). *Сцяшк.*, 601, *Слон.* Грынблат 1976, 1, 346; **Нікога не любяць з носам, да з прыносам** (бел.). *Fed.*, 205. Грынблат 1976, 1, 346. ~ ~ **Хто ідзе з прыносам, а хто і так, з доўгім носам** (бел.). 1961, *Кан.* 13.9.5. Грынблат 1976, 1, 346; **Не садзі носа, дзе не даў гроша** (бел.). *Fed.*, 205. Грынблат 1976, 1, 346. ~ ~ ~ **Насухо на суд не йдуть** (укр.). (*Прип.*, 325; *Зак. пр.*, 20). (Украин. посл. 3. 250). ~ ~ ~ **К яму не едзь з голымі рукамі** (бел.). *Ром.*, *Бел.*, I, 299; *Ляцкий*, 18. Грынблат 1976, 1.

**Новая метла по-новому метёт** (рус.). *Пск.* (*Печ.*) СПП 2001, 134; Сок., 90; *Акмол.* Асенова 2010, 10; Котова 2010, 93. — **Нова мітла по-новому мете**

(укр.). (*Н. н., Вол.*) (Украин. посл. 1, 1989, 142); Котова 2010, 93. – **Новая мятла і па-новаму мяце** (бел.). *Г. Яцэвіч, 1965, Маст. 13.10.5.* Грынблат 1976, 1, 343. ~ **Новая метла чисто (чище) метёт** (рус.). Сим., 187; Кург. 1793, 134; Сн. 1831, 1, 120, 129; ДП 2, 7; Соб. 1956, 65; Раз. 1957, 197; Соб. 1961, 78; Жук. 1966, 310–311; БинГр. 1975, 77; Пермяков 1988, 156; Ан. 1988, 236; *Твер.* ТПП 1993, 57; *Пск.*, *Ленингр.* Соловьева 2001, 42; Котова 2010, 93; **Новая метла чище пашет** (рус.). *Пск. (Палк.)* СПП 2001, 134. ~ **Нова мітла (Нов віник) чисто замітає** (укр.). Котова 2010, 93; **Всяка мітла по-своєму мете** (укр.). (*Н. н., Кіївщ.*) (Украин. посл. 1, 1989, 142); **Кожна мітла мете по-своєму** (укр.). (*ІМФЕ, 14-3, 282, 32*) (Украин. посл. 1, 1989, 142); **Нова мітла гарно заміта** (укр.). (*Укр. пр., 1955, 285*) (Украин. посл. 1, 1989, 142); **Кожна нова мітла добре мете** (укр.). (*Н. ск., 1964, 72*) (Украин. посл. 1, 1989, 142); **Нова мітла чисто мете** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 291*) (Украин. посл. 1, 1989, 142). ~ **Новы венік лепш (чиства) мяце (новые законы, па-новаму мяце, па-свойму мяце, псуе падлогу, хаты не мяце)** (бел.). Котова 2010, 93; ТП 5, 186; **Новая мятла па-свойму мяце** (бел.). *А. Махнач, 1952, Уздр.* Грынблат 1976, 1, 343. **Новая мятла чыста мяце** (бел.). *Pietk., 330.* Грынблат 1976, 1, 343; **Новы венік чыста мяце** (бел.). *Ляцкий, 29.* Грынблат 1976, 1, 343. ~ ~ **Новая метла чисто метёт, а обломается – под лавкой наваляется** (рус.). Ан. 1988, 236; **Новая метла чище метёт, но только старая знает, где грязь в доме** (рус.). *Твер.* ТПП 1993, 57. ~ ~ **Нова мітла добре замітає, бо за собою нічого не лишає** (укр.). (*Прип., 203*) (Украин. посл. 1, 1989, 142). **Нова мітла чисто мете, а обламається – під лавкою валяється** (укр.). (*ІМФЕ, 14-3, 211, 99*). — *Біл.: Нос, 21; Гр., I, 217.* — *Див. також віник.* (Украин. посл. 1, 1989, 142). ~ ~ **Новае сітца на калку' (на круку) навісіцца, а старое і пад лаўкай наваляецца** (бел.). *Ром., Бел., I, 305; Ляцкий, 29. Вар.: І. Суконкін, 1960, Церах. 13.3.29; Л. Царанкоў, 1960, Рэч. 13.9.2; С. Маісеенка, 1965, Жлоб. 13.3.25.* Грынблат 1976, 1, 216; **Старае сітца прымараецца і па падлавіччу валяецца** (бел.). *Добр., Смол., 66.* Грынблат 1976, 1, 216. ~ ~ ~ **Новы гаспадар – і новы парадак** (бел.). *Г. Яцэвіч, 1965, Маст. 13.10.5.* Грынблат 1976, 1, 343; **Новы поп – новыя парадкі** (бел.). *1959, Круп. 8.1.42.* Грынблат 1976, 1, 331; **Новы поп – новае маленне** (бел.). *А. Хутко, 1966, Зельв. 13.10.26.* Грынблат 1976, 1, 331; **Што новы поп, то новая пропаведзь** (бел.). *В. Ківель, 1967, Нясв. 13.10.21.* Грынблат 1976, 1, 331; **Што поп, то новыя й пацеры** (бел.). *Ляцкий, 60.* Грынблат 1976, 1, 331.

**Рука руку моет** (рус.). Сим., 136; Лексикон 1731, 288; Geyr 1981, 122; СлРЯ XI–XVII вв. 9, 335; СлРЯ XVIII в. 13, 101; ДП 2, 114; Мих. 2, 203; Тан. 1986, 132; Пермяков 1988, 157; Мокиенко 1990, 120; Маслов 1993, 97; БМС

1998, 499; БТС, 566; Сок., 187, 318; *Помор.* Мерк. 1997, 83. < Взаимно покрывать друг друга в нечестных, неблаговидных делах. СлРЯ XVIII в. 13, 101; Котова 2010, 132. – **Рука руку миє** (укр.). (*Зін.*, 243; *Вік живи*, 12; *Зак. пр.*, 122) (Украин. посл. 2, 262); Котова 2010, 132. – **Рука руку мыець** (бел.). *Нос.*, 145; *Dybowl.*, 17; *Сержп.*, 138. Грынблат 1976, 1, 346. ~ **Рука руку знає** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 138) (Украин. посл. 2, 262). ~ **Рука руку вищірає** (грэе, пацірае, ўмывае) (бел.). ТП 5, 217. ~ ~ **Рука руку моет, а обе белы живут** (рус.). Ан. 1988, 274; **Рука руку моет, а обе живут белы** (рус.). *Пск.* СР 2, 230; СПП 2001, 139; **Рука руку моет, а обе лицо** (рус.). Сок., 187, 318; **Рука руку моет, а обе хотят белы быть** (рус.). Тан. 1986, 132; **Рука руку моет [и (хотя) обе белы бывают (живут)]** (рус.). ДП 1, 100, 235; ДП 1957, 24; Д 1, 152; Соб. 1956, 145; Жук. 1966, 378–379; Пермяков 1988, 157; Котова 2010, 132; **Рука руку моет и обе чисты бывают** (рус.). Сок., 187; **Рука руку моет, ино будут обе чисты** (рус.). (1607). *Пск.* Фенне, 479; СПП 2001, 139; *Пск.* ПОС 13, 286; **Рука руку моет, обе (обоя) белы (белыми) бывают (бувают)** (рус.). *Волгогр.* (*Добринки*) Маслов 1993, 143; СДГВО 5, 93; **Рука руку моет – обе хотят белы (белы хотят) быть** (рус.). Сим., 136; Петр. галер. нач. XVIII в., 34; Тат. нач. XVIII в., 61; Богд. 1741, 108; Кург. 1793, 136; Сн. 1848, 356; Соб. 1961, 324; Тан. 1986, 132; **Рука руку моет – обе чисты бывают** (рус.). *Акмол.* Асенова 2010, 13; **Рука руку моет – обе чистыми хотят быть** (рус.). Сок., 318; **Рука руку моет, чтобы белой быть** (рус.). Тан. 1986, 132; **Рука руку моет, [а] вор вора (плут плуга) кроет (покроет, покрывает)** (рус.). ДП 1, 123, 127; Д 3, 130; Д 4, 110; Ил. 1915, 280; Соб. 1956, 145; Раз. 1957, 182; Ан. 1988, 273; ФСРЛЯ 2, 201; *Твер.* ТПП 1993, 54. < Один покрывает другого в каких-л. неблаговидных делах, преступлениях. ФСРЛЯ 1997, 2, 201. В пословице отражён значимый «аспект» воровства – круговая порука. Попова 2007, 421; **Рука руку моет, а две руки – лицо** (рус.). Раз. 1957, 182; Ан. 1988, 273; **Рука руку моет, а друг друга восхваляет** (рус.). Сок., 187; **Рука руку моет, а плут плуга кроет** (рус.). Сок., 187, 318; **Рука руку моет, да обе грязные** (рус.). Сок., 318; **Рука руку моет, друг другу сноравливают (сноравливает)** (рус.). Д 4, 247; СРНГ 39, 125. < **Сноравливать** – потворствовать, потакать кому-л.; **Рука руку моет и без мыла чисты** (рус.). Сок., 187; **Рука руку моет, паут паута кроет** (рус.). *Вят.* ОСВГ 7, 213; **Рука руку моет, плут плуга кроет** (рус.). *Ленингр.* Бах. 1982, 453. Ср. **Рука руку моет, а одна всё белее живёт** (рус.). Тан. 1986, 132. ~ ~ **Рука руку миє, аби обі були білі** (укр.). (*Закр.*, 202; *Висл.*, 330; *Фр.*, III, 1, 49) (Украин. посл. 2, 262); ... **щоб білі були** (укр.). (*Ном.*, 43; *Укр. пр.*, 1955, 19; 1963, 138); Котова 2010; 132 ... **аби обидві білі були** (укр.). (*Чуб.*, 275) (Украин. посл. 2, 262); **Рука руку миє, аби обидві чисті були** (укр.).

(ІМФЕ, 14-3, 211, 32) (Украин. посл. 2, 262); ... **обидві чисті бувають** (укр.). (ІМФЕ, 14-3, 211, 156) (Украин. посл. 2, 262); **Рука руку миє, а лице обидві** (укр.). (*Прип.*, 201) (Украин. посл. 2, 262); **Рука руку миє, нога ногу підпирає** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 160) (Украин. посл. 2, 262); ... **нога ногу копає** (укр.). (ІМФЕ, 29-3, 113, 98).—Рос: *Снег.*, 356; *Даль*, 135; біл.: *Гр.*, 1, 346 — Див. **нога**. (Украин. посл. 2, 262). ~ ~ **Рука руку мые, каб абедзве белыя** (бел.). Котова 2010, 132; **Рука руку моець, каб белы былі** (бел.). *Mien.*, 395. Грынблат 1976, 1, 346; **Рука руку мые, каб абедзве белыя былі** (бел.). *A. Фядосік*, 1962, *Канатк.* 8.1.76. Грынблат 1976, 1, 346; **Рука руку мые, нага нагу падпірає** (бел.). *Янк. М.*, 39. Грынблат 1976, 1, 346; **Нага ногу падпірає, рука руку абмыває** (бел.). *Fed.*, 195. Грынблат 1976, 1, 346; Котова 2010, 132; **Рука руку мыець, чорт чорта криєць** (бел.). *Г. Юрчанка*, 1975, *Мсцісл.* Грынблат 1976, 1, 346.

**Рыба с головы гниёт** (рус.). Ан. 1988, 274. — **Рыба з галавы гніє** (бел.). ТП 5, 217. ~ **Рыба тухнет (портится, гниёт) с головы** (рус.). *Прибайк.* ФСРГП 2006, 155; *Астрах.* Баташёва, Копылова 2008, 83. < О плохом руководстве чем-л.; о плохом руководителе: утверждение того, что разворачивающее влияние идет от начальства, от руководителя. Котова 2010, 133. ~ **Від голови риба гниє** (укр.). (*Н. н., Київщ.*) (Украин. посл. 1, 1989, 230); **Риба смердить від голови** (укр.). (*Шии.-Іл.*, 64; *Ном.*, 117; *Укр. пр.*, 1955, 286; *Н. ск.*, 1976, 18) (Украин. посл. 1, 1989, 230); **Від голови риба смердить** (укр.). (*Закр.*, 148; *Фр.*, I, 2, 384; *Укр. пр.*, 1936, 147; *Зак. пр.*, 115) (Украин. посл. 1, 1989, 230); **Від голови рибу чути** (укр.). (*Фр.*, III, 1, 11; *Прип.*, 72) (Украин. посл. 1, 1989, 230); **Риба все смердить від голови** (укр.). (ІМФЕ, 29-3, 129, 31) (Украин. посл. 1, 1989, 230); **Риба від голови починає смердіти** (укр.). (*Вік живи*, 34) (Украин. посл. 1, 1989, 230). ~ **Рыба з галавы гніць пачынае (марнуецца, псуюецца, тухне)** (бел.). ТП 5, 218; **Риба псується з голови** (укр.). Котова 2010, 133; **Риба псується з голови** (бел.). Котова 2010, 133; **Рыба пачынае смярдзець з галавы** (бел.). *Fed.*, 346. Грынблат 1976, 1, 341. ~ ~ **Риба від голови смердить, а дурний від нестачі розуму** (укр.). (*Н. н., Сумщ.*).—Рос: *Снег.*, 358; *Даль*, 445; *Жуков*, 381; біл.: *Рапан.*, 32; *Гр.*, I, 341. — Див. **голова**. (Украин. посл. 1, 1989, 230); **Від голови риба смердить, а вода від вогню кипить** (укр.). (ІМФЕ, 29-3, 131, 31) (Украин. посл. 1, 1989, 230). ~ ~ **Рыбіна першы з галавы ваніць, а пасля з хваста** (бел.). *Can.*, 262. Грынблат 1976, 1, 341.

**Чин чина почитай** (рус.). Д 4, 605; Спир. 1985, 182; Тан. 1986, 163. ~ ~ **Чин чина почитай, а меньшой садись на край** (рус.). ДП, 2, 153; Д 1, 193; Д 2, 184; Д 4, 605. ~ ~ **Чин чина почитай, а менший сідай на край** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 133). (Украин. посл. 3, 244). ~ ~ ~ **Не чин чина почитай, а**

**ум ума почитай** (рус.). Рыбн. 1961, 68. ~ ~ ~ **Не чын чалавека падвышае, але чалавек чын** (бел.). *Fed.*, 70. Грынблат 1976, 1, 340; **Не чын уважаюць, а чалавека па яго праўдзе** (бел.). *Hos.*, 109. Грынблат 1976, 1, 340.

\*\*

**Против начальства идти что против ветра ссать** (рус.). *Вульг.* Тан. 1986, 128. ~ ~ **З начальствам сварыща, што супраць ветру ваду ліць, – заўсёды абалъешся** (бел.). *Д.Шаўчэнка, 1957, Maz. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 340. ~ ~ ~ **Трудна проці ветру дыхаць** (бел.). *Tyszk., 414; Шпил., 190; Dybowl., 190. Вар.: Hos., 164.* Грынблат 1976, 1, 341; **Проці ў ветру не спышашся** (бел.). *Hos., 141.* Грынблат 1976, 1, 341; **Супраць буры не падышаш** (бел.). *В.Скідан, 1970. Швянчонскі р-н ЛітССР, 8.2.32.* Грынблат 1976, 1, 341. # (укр.).

**Свято место пусто не бывает** (рус.). Ан. 1988, 281; *Пск.* СПП 2001, 134; Сок., 266; *Твер.* ТПП 1993, 53; *Ленингр.* Соловьева 2001, 8; Котова 2010, 93. – **Свята месца пуста не бывае** (бел.). *Л.Царанкоў, 1961, Мінск 13.9.2.* Грынблат 1976, 1, 343; Котова 2010, 93. ~ **Святое место пусто не будет** (рус.). *Д 2, 370; Мих. 2, 234.* < Об отставке чиновника. *Д 2, 370; Свято место не будет пусто* (рус.). Тат. нач. XVIII в., 62; Богд. 1741, 110; Сн. 1848, 364; ДП 2, 165; СР 2, 230; Соб. 1956, 120; Жук. 1966, 405; Спир. 1985, 106, 107, 200; Тан. 1986, 135; СПП 2001, 134; **Свято место не живёт пусто** (рус.). *Помор.* Мерк. 1979, 46; *Помор.* Мерк. 1997, 28. < **Жить – бывать, иметься.** ~ **Свят-місце пустим не буває** (укр.). Котова 2010, 93. ~ **Святое место не будзець пуста (пустым не бывае)** (бел.). *Hos., 148.* Грынблат 1976, 1, 343; ТП 5, 227. ~ ~ **Апанавалі чэрці святое месца** (бел.). *Hos., 120.* Грынблат 1976, 1, 343. ~ ~ ~ **Не было б тое, было б што другое** (бел.). Котова 2010, 93; # (укр.).

#### \* РУССКИЕ

**Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек.** Прост. Шутл.-ирон. Химик 2004, 62; Сок., 103. < О необходимости всегда иметь при себе «бумажки» – справки, документы на все случаи жизни, ибо отсутствие даже малозначительного документа делает невозможным исполнение каких-л. планов. Сентенция о всесилии бюрократии.

**Больше власти – больше напасти.** Ил. 1915, 90; Кн. 1930, 11; Тан. 1986, 24.

**Бумажки клочок в суд волочёт (в тюрьму волочёт).** ДП 1, 128.

**В большом месте сидеть – много ума иметь.** Ан. 1988, 34.

**Велят не велят, а вилять не велят.** Ан. 1988, 43.

**Взяток не берём, а благодарности (благодарность) принимаем.** Д 1, 92; Сок., 84.

**Воеводою быть – без мёду не жить.** РС нач. XVIII в., 81; Барс. 1770, 20; ДП 1, 193; Д 1, 231; Д 2, 313; Рыбн. 1961, 149; Спир. 1985, 88; Ан. 1988, 47; ПС, 312; *Пск. СПП* 2001, 126; ПОС 18, 87. **Кто у власти, тот и ест сласти.** Рыбн. 1961, 150; Ан. 1988, 154.

**Всякая власть от Бога.** ДП 1, 192; Д 1, 213; Тан. 1986, 34.

**Добрая власть свободе не противна.** Сн. 1848, 93; Тан. 1986, 49.

**Куда баран, туда и весь табун.** Дон. Словарь Шолохова 2005, 180.  
**Куда один баран, туда и всё стадо.** ДП 1, 136; Д 1, 47; Рыбн. 1961, 121; Спир. 1985, 15.

**На то и бараны, чтобы их стричь.** Сок., 240.

**Народу служить – не ворон ловить.** Ан. 1988, 203.

**Не вели казнить, вели миловать.** Спир. 1985, 89.

**От Божьей власти не уйдёшь.** ДП 1, 25; Д 4, 526; Тан. 1986, 115.

**Перед начальством один за всех отвечает.** Д 2, 717.

**Помимо первого начальника не ходи просить.** Д 4, 272.

**При храбром начальнике и трус храбреет.** Д 4, 564.

**Промеж слепых кривой первый вождь.** Д 4, 228; Мих. 1, 159.

**Сверх власти не пойдёшь.** Новосиб. СРНГ 36, 246. < Сверх – против, не в согласии с кем-, чем-л.

**Строгая власть всем ненавистна.** Сн. 1848, 386; Тан. 1986, 144.

**Судейские ворота без серебра не отворяются.** Богд. 1741, 112.

**У волокитчика один ответ: приходи завтра, когда меня нет.** Соб. 1956, 146; Раз. 1957, 187.

**Чей верх, того и воля.** Д 1, 183.

**Чем возить, [так] лучше погонять.** ДП 1, 193; Д 1, 227; Тан. 1986, 162.

\* УКРАИНСКИЕ

**Найлуччий чин не бути нічим.** (*Укр. пр., 1963, 338*). (Украин. посл. 3. 244).

**Невеликий чин прaporщик, а офіцером смердить.** (*Укр. пр., 1963, 111*). (Украин. посл. 3. 244).

**Титулів повні шкатули, пихи повні міхи, а вбутими ногами босі сліди роблять.** (*Укр. пр., 1963, 118*; *Н. ск., 1971, 38*); **Титули повні шкатули, а торби плечі вгнули.** (*Висл., 341*; *Фр., III, 1, 208*); **Титули носить, а хліба просить.** (*Прип., 330*). (Украин. посл. 3. 244).

**Хоч чин ледачий, та комір стоячий** (*Укр. пр., 1955, 179; 1963, 121*). (Украин. посл. 3. 244).

\* БЕЛОРУССКИЕ

**Большаму каню – больши хамут.** *Нос., 8; Дуб., 5.* Грынблат 1976, 1, 340. **Вялікаму каню – вялікі хамут.** *А.Махнач, 1952, Узձ. 13.10.15.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Варона малая, а горла вялікае.** *М.Гайлік, 1966, Свісл. 13.10.26.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Вышы лба глаза не лезуць.** *Аним., 262.* Грынблат 1976, 1, 345.

**Вялікага сабакі вялікі брэх.** *Шпил., 176.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Гаварыў бы каток, да язык караток.** *Шпил., 177; Нос., 25; Fed., 150; Pietk., 320; Сах.* Грынблат 1976, 1, 341.

**Каждаму чорту не ўгодзіш.** *Fed., 68.* Грынблат 1976, 1, 341.

**Калі паставілі кія, то й таго трэба слухаць.** *Fed., 292.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Клец паставяць – і то́га бойся.** *Добр., Смол., 119.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Крук крука за чуб не бярэць.** *Шпил., 183.* Грынблат 1976, 1, 344.

**Ку́ку ў ру́ку** (бел.). *Шпил.*, 183. Грынблат 1976, 1, 346. **Усюды трэба куку ў руку** (бел.). *Fed.*, 156. Грынблат 1976, 1, 346. **Курачка сакочыць, яечка хочыць** (бел.). *Нос.*, 71. Грынблат 1976, 1, 346.

**Лепей пакланіцца галаве, як нагам.** *Fed.*, 100. Грынблат 1976, 1, 345.

**Малы жук, а вялік гук.** *Сержп.*, 56; *Дуб.*, 34. Грынблат 1976, 1, 344.

**Масла міравому, сала становому, а конь за труды – паехаць хоць куды.** *Ляцкий*, 20. Грынблат 1976, 1, 339.

**Над пешым арлом і сарока з калом.** *Нос.*, 84. Грынблат 1976, 1, 345.

**Падмазваць – і сябе замазваць.** *Янк.*, 34. Грынблат 1976, 1, 347.

**Скарб багацей нас.** *Дуб.*, 55. Грынблат 1976, 1, 345.

**Старшы і ў пекле ёсць.** *Ляцкий*, 42. Грынблат 1976, 1, 340.

**Хавай свае мёды для пана ваяводы.** *Fed.*, 157. Грынблат 1976, 1, 339.

**Яго званіца вышэй – з яе далей відаць.** *Л.Царанкоў*, 1960, *Брэсц.* 13.9.2. Грынблат 1976, 1, 344.

**Як бог у Адэсе, на ўёплым месце.** *М.Мельнічэнка*, 1950, *Гом.* 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 343.

## Представители власти

\*\*\*

**Артель атаманом крепка** (рус.). Барс. 1770, 4; СлРЯ XVIII в. 10, 252; Сн. 1848, 5; ДП 1, 193; Ил. 1915, 252; Раз. 1957, 63; Рыбн. 1961, 54; 47; Д 1, 24. – **Артіль отаманом кріпка.** (*Висл.*, 155) (укр.); **Артіль отаманом міцна** (укр.). (*Висл.*, 155);— Рос: *Даль*, 247; біл.: Гр., /, 376. (Украин. посл. З. 276). ~ **Отаманом громада кріпка.** (*Укр. пр.*, 1963, 158) (укр.). ~ **Арцель атаманам красна** (бел.). *Нос.*, З. Грынблат 1976, 1, 376.

**Барская ласка до порога** (рус.). Д 1, 49; Тан. 1986, 16. – **Пансъка ласка до порога** (укр.) (*Закр.*, 194; *Висл.*, 317; *Чуб.*, 278; *Фр.*, II, 2, 331). – **Панска ласка да парога** (бел.). *Вас.*, 23; *Нос.*, 125; *Дуб.*, 51; *Fed.*, 218; *Pietk.*, 383. Грынблат 1976, 1, 305. ~ **У пана ласка до порога** (Укр. пр., 1955, 11). (Украин. посл. З. 235). ~ **Ласка панска толька да парога** (бел.). *Tyszk.*, 414; *Шпил.*, 117; *Dybow.*, 183. Грынблат 1976, 1, 305; **Панская ласка па парог**

(бел.). *Сержп.*, 130. Грынблат 1976, 1, 305. ~ ~ **Панська ласка від вікна до порога** (укр.). (*Фр.*, II, 2, 501); **Панська ласка до порога, а поріг переступив, то вже й ласку утратив** (укр.). (*Укр. пр.*, 1936, 62; 1963, 109). ~ ~ **Панська ласка влітку гріє, а на зиму кожуха треба старатися** (укр.). (*Зін.*, 242; *Ном.*, 26; *Укр. пр.*, 1936, 62; *ІМФЕ*, 29-3, 138, 17); **Панська ласка літом гріє** (укр.). (*Прип.*, 179); **Панська ласка літом гріє, а зиму костеніє** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 139, 14) (Украин. посл. З. 235); **Панська ласка до часу, а лихо вічне** (укр.). (*ІМФЕ*, 8-К2, 19, 10, Яворн.). (Украин. посл. З. 236). ~ ~ ~ **Панская ласка только на языку** (бел.). Янк., 62. Грынблат 1976, 1, 305.

**Барская хворь – мужицкое здоровье** (рус.). Д 4, 546; Раз. 1957, 27; Тан. 1986, 16; Ан. 1988, 16. – **Панска хвароба, а мужыцка здароўе** (бел.). *Шейн*, II, 480, *Барыс. п.* Грынблат 1976, 1, 307; **Панская хвароба – беднага здароўе** (бел.). *Fed.*, 218. *Vар.: Пар.*, 127. Грынблат 1976, 1, 307; **Панская хвароба – нашае здароўе** (бел.). *Pietk.*, 383. *Vар.: Сержп.*, 131. Грынблат 1976, 1, 307.

**Близько до царя, близько до смерті** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 32; *Н. ск.*, 1971, U). (Украин. посл. З. 244). – **Бліз цара – бліз смерці** (бел.). *Ром.*, Зап., I, 214. Грынблат 1976, 1, 296. ~ ~ **Близ царя, близ смерти, близ царя, близ чести** (рус.). ДП, 243; Жук. 1966, 44. ~ ~ **Бліжы к цару – бліжы к смерці, бліжы к пану – бліжы к кію** (бел.). *Добр.*, Смол., 62. Грынблат 1976, 1, 300.

**Бог любить праведника, а пан ябедника** (укр.). (Зін., 213); ... **а суддя — ябедника** (укр.). (*Перем.*, 1854, 105). — Рос: *Даль*, 173; біл.: *Гр.*, I, 354. (Украин. посл. З. 225). – **Бог любіць праведніка, а гаспадзін любіць ябедніка** (бел.). *Ром.*, Зап., I, 215. Грынблат 1976, 1, 354. ~ **Бог любит праведника, а Господь любит ябедника** (рус.). *Пск. СР* 1, 215; СПП 2001, 125; **Бог любит праведника, а судья — ябедника** (рус.). Сн. 1848, 17; ДП 1, 132, 142; Д 4, 356, 671; Ил. 1915, 95; *Устар.* Раз. 1957, 156; **Бог любит праведника, а чёрт ябедника** (рус.). П 1, 29, 132, 142; Д 4, 356, 671; Сок., 177; **Бог любит праведника, царь любит ябедника** (рус.). Ил. 1915, 93; Тан. 1986, 22.

**Волк волка не грызет** (рус.). Сок., 312. ~ **Волк волка не ест** (рус.). Паус нач. XVIII в., 42; Соб. 1956, 25; **Волк волка не съест** (рус.). Ан. 1988, 47. ~ **Воўк воўка нідзе яшчэ не з'еў** (бел.). В. Санько, 1969, Слуцк. Грынблат 1976, 1, 344.

**Господских дел не переделаешь** (рус.). Д 3, 50. – **Господской работы не переделаешь (не переработаешь)** (рус.). ДП 2, 11, 20; Д 1, 49; Д 3, 50, 79;

Раз. 1957, 43; Тан. 1986, 43; **Господской работы никогда не переработаешь**(рус.). ДП 2, 20; Ан. 1988, 68; **Господской (Барской) работы не переделаешь**(рус.). Раз. 1957, 43. — **Панської роботи не переробиш** (укр.). (*Ном.*, 28; *Укр. пр.*, 1955, 56; 1963, 85). — Біл.: *Рапан.*, 29. (Украин. посл. З. 236). — **Панской работы не пераробиш (перадзелаеш)** (бел.). *Fed.*, 218; С.Заянчкоўская, 1956, Церах. 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 315.

**Дере коза лозу, а хлоп козу, а хлопа пан, а пана юриста, а юристу чортів триста** (укр.). (Фр., НІ, 2, 460).— Див. 1, коза. (Украин. посл. З. 227). — **Каза лазу дзярэ, казу дзярэ пастух, пастуха дзярэ пан, а пана дзярэ юрист, а юриста чартоў трыста** (бел.). *Fed.*, 141. Грынблат 1976, 1, 339. ~ **Дерёт коза лозу, а волк – козу, а мужик – волка, а поп – мужика, а попа – приказный, а приказного – чёрт!** (рус.) Д 2, 131; Ил. 1915, 97; Раз. 1957, 212.

**Начальство не свой брат** (рус.). ДП 1, 177. ~ ~ **Начальство не свой брат: много говорить не станешь** (рус.). ДП 1, 177; Д 1, 124. ~ ~ ~ **З кумом не сватайся, з паном не братайся** (укр.). (*Мал.*, 194; *Укр. пр.*, 1963, 107). (Украин. посл. З. 228); **З панами і свинями не знайся** (укр.). (*Ном.*, 26; *Укр. пр.*, 1963, 106; *ІМФЕ*, 29-3, 138, 17). (Украин. посл. З. 228); **З палицею приязні не води і з панами не братайся** (укр.). (*Укр. пр.*, 1963, 107). (Украин. посл. З. 228); **З панами гачі (штани) не міряй** (укр.). (*Зак. пр.*, 11). (Украин. посл. З. 228).

**Панське кохання — гірке горювання** (укр.). (*Ном.*, 26; *Прин.*, 241; *Укр. пр.*, 1955, 115; 1963, 628).— Біл.: *Рапан.*, 29. (Украин. посл. З. 236). ~ **Не дай бог панской злосці, а яшчэ горай не дай бог панской ласкі** (бел.). М.Грынблат, 1968, Мінск. Грынблат 1976, 1, 304. ~ ~ **Минуй нас пуще всех печалей господский гнев и барская любовь.**

**Панских груш не руш: як погниуть, самі віддадуть.** (укр.). (*Укр. пр.*, 1936, 258; 1955, 14; 1963, 101); 238. ~ **Панских груш не руш: як пагніоць, самі ападуць, табе аддадуць** (бел.). *Сержп.*, 130. Грынблат 1976, 1, 306; **Панских груш не руш: як пагніоць, паны самі аддадуць** (бел.). Янк., 62. Грынблат 1976, 1, 306. ~ ~ **Бабиных груш не рушь: свои тряси да бабе носи** (рус.). Южн. СРНГ 35, 289. < Рушать – трогать что-л., прикасаться к чему-л.; **Не рушь бабиных груш: сам натряси (потряси) да бабе поднеси** (рус.). ДП 2, 102; Д 1, 401.

**Подальше от царей – голова будет целей** (рус.). КМСК. ~ ~ ~ **Бійся пана і врядника** (укр.). (ІМФЕ, 29-3, 125, 31). (Украин. посл. З. 225); **Пани мужикові чужі люди** (укр.). (*Укр. пр.*, 1955, 10). (Украин. посл. З. 234). ~ ~ ~

**З панамі знацца – бяды набрацца** (бел.). *Сержн., 131.* Грынблат 1976, 1, 304.

**Царь далеко, а Бог высоко** (рус.). Богд. 1741, 116; ДП, 26; Д 1, 414. – **Цар далеко, а бог високо** (укр.). (*Шии.-Іл., 80*).— Див. *пан*. (Украин. посл. 3. 245). ~ **До Бога высоко, до царя далеко** (рус.). Котова 2010, 22. ~ **Бог высоко, а цар далеко** (укр.). (*Ільк., 7; Ном., 155; Висл., 233*) (Украин. посл. 3. 296); **До бога высоко, а до царя далеко** (укр.). (*ВИС, 6; Закр., 158*) (Украин. посл. 3. 296), Котова 2010, 22; **До неба высоко, до царя далеко** (укр.). (*Чуб., 260; Укр. пр., 1963, 212; Н. ск., 1971, 68*).— Рос: *Снег., 100*; *Даль, 836*; *Рибн., 174*; *Жуков, 130*; біл.: *Рапан., 22*; *Нос, 7*. (Украин. посл. 3. 296); **До бога высоко, до суду далеко** (укр.). (*Фр., I, 176*) (Украин. посл. 3. 296). ~ **Пан далеко, а Бог высоко** (укр.). Котова 2010, 22. **Бог высока, пан далёка** (бел.). *Czeczot, 107; Tyszk., 414; Мальч., № 40; Dybow., 6; Fed., 34; Pietk., 312*. Грынблат 1976, 1, 299; **Бог высока, цар далёка** (бел.). *Fed., 34; Pietk., 312*. *Vap.*: *Ляцкий, 56*. Грынблат 1976, 1, 296; **Бог высока, кроль далёка** (бел.). *Fed., 34; Pietk., 312*. Грынблат 1976, 1, 296; **Да бога высока, да цара далёка** (бел.). *Ляцкий, 9*. *Vap.*: *Fed., 47*. Грынблат 1976, 1, 296; **Да неба высока, да цара далека** (бел.). Котова 2010, 22; ТП 5, 60. ~ ~ **Бог высоко, цар далеко, а ті панки, що хотять, те й роблять** (укр.). (Укр. пр., 1963, 110).— Див. *бог*. (Украин. посл. 3. 225) (*Ном., 27; Укр. пр., 1963, 212*) (Украин. посл. 3. 296) (*Ном., 22; Укр. пр., 1955, 384; 1963, 110*) (Украин. посл. 3. 296); Котова 2010, 22; **До бога высоко, до царя далеко, а пани як хотять, так вертять** (укр.). (*Прип., 240*) (Украин. посл. 3. 296). **Бог высоко, а цар далеко, а пани вертять, як хотять** (укр.). (*7л., 72*) (Украин. посл. 3. 296). ~ ~ ~ **Пакуль да бога, то чорт душу выме; пакуль да цара, то пан і скуру здыме** (бел.). *Ром., Мат., 84*. Грынблат 1976, 1, 296;

\*\*

**Без царя земля – вдова** (рус.). ДП 1, 190; Д 1, 173; Тан. 1986, 19. ~ ~ **Без царя народ сирота** (рус.). Д 4, 570. ~ ~ **Без царя нема й псаря** (укр.). (Укр. пр., 1961, 386; 1963, 133). (Украин. посл. 3. 244). ~ ~ ~ **Грозно, страшно, а без царя нельзя** (рус.). ДП 1, 190; Тан. 1986, 44. # (бел.).

**Где царь, тут (там) и страх (и гроза)** (рус.). ДП 1, 191; Д 4, 570. ~ ~ **Де цар, там і орда** (укр.). (Укр. пр., 1963, 132). (Украин. посл. 3. 244). ~ ~ **Где царь, тут и правда** (рус.). ДП 1, 191. # (бел.).

**З панами знатись — біди набратись** (укр.). (*Н. н., Вол.*) — Біл.: Гр., I, 304. (Украин. посл. З. 228). — **З панамі знацца — бяды набраца** (бел.). *Сержп., 131*. Грынблат 1976, 1, 304. ~ ~ ~ **З панами не будь за пан-брат** (укр.). (*Ном., 26; Чуб., 278*) (Украин. посл. З. 229). **З паном не братайся** (укр.). (*Зін., 266; Ном., 26; Укр. пр., 1963, 106*) (Украин. посл. З. 229). **З паном не братайся, а здалека тримайся** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 122, 150*). (Украин. посл. З. 229). # рус

**Ї цариця ворона, коли спаде корона** (укр.). (*Н. н., Вол.*) — Біл.: Гр., I, 297. — **I царыца варона, калі спадзе карона** (бел.). *Янукоў, 1852, Глуск. (Архіў АН СССР, ф. 216, вол. 1, спр. 771)*. Грынблат 1976, 1, 297. # (рус.). —

**Каков царь, таков и народ** (рус.). ДП 1, 193; Д 4, 542. — **Який цар, такий і люд** (укр.). (*Рад. Ант.*) (Украин. посл. З. 245). ~ **Який цар, така й орда** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 133*) (Украин. посл. З. 245); **Який цар, такий і псар** (укр.). (*Скр., 226*). (Украин. посл. З. 245). Ср. **Який народ, така і влада** (укр.). (*ІМФЕ, 14-3, 211; 32*) (Украин. посл. З. 278); **Який народ, такі й порядки** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 202*) (Украин. посл. З. 278). # (бел.).

**Коли в пана що гнє, тобі віддає** (укр.). (*Н. н., Вол.*) — Біл.: Гр., I, 306. (Украин. посл. З. 236). — **Калі ў пана щто гнє, табе аддає** (бел.). *Сержп., 131*. Грынблат 1976, 1, 306. # (рус.).

**Маленький начальник хуже лихоманки** (рус.). Кубан. — ППЗК 2000, 54. ~ **Маленький чиновник хуже лихорадки** (рус.). Рыбн. 1961, 150; Ан. 1988, 173. ~ ~ ~ **Від малого пана великий страх** (укр.). (*Зак. пр., 10*). (Украин. посл. З. 226). # (бел.).

**Не взлетай высоко — не будешь падать низко** (рус.). Раз. 1957, 93; Ан. 1988, 209. ~ ~ ~ **Высока лятаеш, ды дзе ты сядзеш** (бел.)? *Сержп., 136*. Грынблат 1976, 1, 341; **Высока лятаеш — нізка ўпадзеш** (бел.). *I. Сагарава, 1950, Браг. 8.1.35; Л. Царанкоў, 1960, Рэч. 13.9.2*. Грынблат 1976, 1, 341; **Высока паляціш, дык нізка сядзеш** (бел.). *Ахрым., 24*. Грынблат 1976, 1, 341; **Высока ўзляцеў, каб нізка не сеў** (бел.). *Сержп., 31*. Грынблат 1976, 1, 341; **Высока падляцеў, да нізка сеў** (бел.). *Fed., 209*. Грынблат 1976, 1, 341; **Высока стаў — нізка сядзеш** (бел.). *М. Мельнічэнка, 1950, Гом. 13.3.29*. Грынблат 1976, 1, 341; **Хто высока лятае, той нізка сядзе** (бел.). *Fed., 160*. Грынблат 1976, 1, 341; **Хто высока заглядае, той нізка сядзе** (бел.). *Fed., 347*. Грынблат 1976, 1, 341; **Хто высока сядзе, той мацней ўпа́дзе** (бел.). *Г. Цітовіч, 1963, Кар.* Грынблат 1976, 1, 341; **Зваліўшыся з высакосці, часам паламаеш свае косці** (бел.). *Нос., 48; Дуб., 21*. Грынблат 1976, 1, 341; **Зваліўся з высакосці — паламаў косці** (бел.). *Fed., 361*. Грынблат 1976, 1,

342; **Вышай паднімешся – мацней паб’ешся, як скінешся** (бел.). *Мін.-Мал., 1970, 159, Пух.* Грынблат 1976, 1, 342. # (укр.).

**Панська ласка — не коляска, не сядеш і не поїдеш** (укр.). (*Н. н., Вол.*) — Біл.: *Ляцький, 33; Гр., 1, 305.* (Украин. посл. 3. 236). — **Панская ласка не каляска – не сядзеш і не паедзеш** (бел.). *Добр., Смол., 75.* Грынблат 1976, 1, 305. # (рус.).

**Панська ласка на бистрім коні їде** (укр.). (*Висл., 317; Фр., II, 2, 336*). — **Панська ласка на бистрім коні їздить.** (*Чуб., 278; Фр., II, 2, 501; Укр. пр., 1955, 11; 1963, 109*). — **Панская ласка на быстрым кані едзе** (бел.). *Ляцкий, 33.* Грынблат 1976, 1, 305. Ср. **Панская ласка на дохlyм кані едзе** (бел.). *Янк., 62. Вар.: Пар., 139.* Грынблат 1976, 1, 305. ~ **Панська ласка їде на бистрім коні** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 113, 31*). ~ ~ **Панська ласка, як гуцульська любаска, їздить на бистрім коні** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 115, 12*). ~ ~ **Ласкаю панскаю далёка не заедзеш** (бел.). *Fed., 217.* Грынблат 1976, 1, 304. # (рус.).

**Панські очі завидюші, а руки загребущі** (укр.). (*Укр. пр., 1936, 59; 1963, 108*). (Украин. посл. 3. 236). ~ **У пана вочы завідушчыя, рукі заграбушчыя** (бел.). *М.Пяткевіч, 1965, Аім. 13.10.3.* Грынблат 1976, 1, 298. # (рус.).

**Панські руки чужу працю люблять** (укр.) . (*ІМФЕ, 29-3, 123, 31*). (Украин. посл. 3. 236). 190. ~ **Белыя ручкі чужую працу любяць** (бел.). *М.Пяткевіч, 1965, Аім. 13.10.3; П.Мушчук, 1965, Ваўк. 13.10.5.* Грынблат 1976, 1, 302. ~ ~ **Белыя рукі чужой працай жывуць** (бел.). *Рапан., 21.* Грынблат 1976, 1, 302; **Белыя рукі любяць чужыя муکі** (бел.). *Рапан., 21.* Грынблат 1976, 1, 302; **Белыя рукі працы баяцца** (бел.). *Ахрым., 13.* Грынблат 1976, 1, 302. # (рус.).

**Піп, цар і кат — то рідні браття** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 122, 48*) (Украин. посл. 3. 244) (Украин. посл. 3. 244). — **Піп, цар та кат — рідні брати** (укр.). (*Укр. пр., 1936, 84; 1963, 223*; — Біл.: *Рапан., 72; Гр., 1, 297.* (Украин. посл. 3. 244)). ~ **Поп, цар і кат – адзін аднаму родны брат** (бел.). *А.Бельская, 1967, Раг. 13.10.19.* Грынблат 1976, 1, 297. ~ ~ **Пан і поп з аднаго пекла чэрці** (бел.). *Г.Прытычанка, 1960, Карм. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 298; **Пан і поп – аднаго поля ягады** (бел.). *А.Фядосік, 1959, Капатк. 8.1.44.* Грынблат 1976, 1, 298. ~ ~ ~ **Пан скuru здзірае, а поп душу вымае** (бел.). *Г.Шымко, 1967, Навагр. 13.10.21; У.Хомка, 1965, Гродз. 13.10.4.* Грынблат 1976, 1, 316; **Поп грабіць слайцом, а пан бізуном** (бел.). *Г.Прытычанка, 1960, Карм. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 316. # (рус.)

**Сволов — царю поміч** (укр.). (*Н. н., Вол.*) (Украин. посл. З. 245). — **Сволов — цару помач** (бел.). Янк., 70. Грынблат 1976, 1, 296. ~ ~ **Хоч і сволов, та цареві в поміч, а ти пан, та баран** (укр.). (*Ном., 69*). (Украин. посл. З. 245). # (рус.)

**Хвали сіно в стогу, а пана в гробу** (укр.). (*Укр. пр., 1955, 14*). 261. — **Хвалі сена ў стагу, а пана ў грабу** (бел.). С.Заянчкоўская, 1956, Церах. 13.3.29; *I. Вайгяніца*, 1965, Ію. 13.9.1; Г.Шымко, 1967, Навагр. 13.10.21. Грынблат 1976, 1, 307. ~ **Хвали жито в стогу, а пана в гробу** (укр.). (*ІМФЕ, 1-5, 462, 54*). ~ ~ **Хвали жито в конні, а пана в труні** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 110*; *Н. ск., 1971, 74*). — Рос: Жуков, 276; біл.: Рапан., 33; **Хвали каняку після дороги, а пана як витягне ноги** (укр.). (*Н. н., Вол.*). — Біл.: Гр., 1, 308. (Украин. посл. З. 240). ~ ~ **Хвалі каняку пасля дарогі, а пана — як вицягне ногі** (бел.). Сержп., 131; Д.Шыцік, 1961, Дубр. 13.10.18. Грынблат 1976, 1, 308; **Каня хвалі пасля дарогі, а пана — як вицягнуць за ногі** (бел.). А.Ліс, 1961, Ваўк. Грынблат 1976, 1, 308. ~ ~ ~ **Хвалі хлеб у свірне', а ліхадзея ў труне** (бел.). Янк., 64. Грынблат 1976, 1, 307; **Добры быў той пан, што здох** (бел.). М.Гваздзёў, 1960, Рэч. 8.1.58. Грынблат 1976, 1, 308. # (рус.).

**Царю правда не нужна** (рус.). ДП 1, 191. ~ ~ ~ **Пан не любить правди, як пес мила** (укр.). (*Укр. пр., 1955, 64*; Зак.пр., 42; *Н. ск., 1971, 105*). (Украин. посл. З. 235). # (бел.).

**Чорт душу вийме, а пан шкуру зніме** (укр.). (*Укр. пр., 1936, 54; 1963, 100*; *Н. ск., 1971, 38*). Біл.: Гр., 1, 317. (Украин. посл. З. 240).- **Чорт душу выиме, а пан шкуру здыме** (бел.). Fed., 67; Шейн, II, 483, Слон. п.; Сах. Грынблат 1976, 1, 316. ~ **Чорт душу вымае, а пан шкуру здимае** (бел.). Сержп., 131. Грынблат 1976, 1, 316; **Пан скuru здзірае, а поп душу вымае**. Г.Шымко, 1967, Навагр. 13.10.21; У.Хомка, 1965, Гродз. 13.10.4. Грынблат 1976, 1, 316. # (рус.).

**Що можна пану, то не можна Івану** (укр.). (*Зак. пр., 18*); — **Што можна пану, то не Івану** (бел.). Fed., 123. Грынблат 1976, 1, 304. ~ **Що вільно панові, то не вільно Іванові** (укр.). (*Ном., 22*; Висл., 355; Укр. пр., 1936, 64; 1955, 12; 1963, 118); **Що панові вільно, то хлопові зась** (укр.). (*Прип. 241*). — Біл.: Гр., 1, 304. (Украин. посл. З. 241). # (рус.).

\* РУССКИЕ

**Будешь впереди — и других за собой веди.** Ан. 1988, 28.

**Великие чины завистников рождают.** СлРЯ XVIII в. 3, 14. < В. К. Тредиаковский.

**Во всяком чину есть по сукину сыну.** Рыбн. 1961, 152;

**Грозен царь, да Бог милостлив.** Сн. 1848, 78; Тан. 1986, 44.

**Добрый начальник болеет о всех, по всем, про (по) всех, для (ради) всех, за всех.** Д 1, 112.

**Кто попал в чин лисой, будет в чине волком.** Раз. 1957, 85.

**Начальник – всему печальник.** Ил. 1915, 90; Под., Зим. 1956, 69; Раз. 1957, 64; Тан. 1986, 96; Сок., 90.

**Не всякий начальник делу печальник.** Ан. 1988, 212; Сок., 90.

**Не царь гнетёт народ, а временщик.** ДП 1, 191; Д 1, 261.

**У спесивого чина более законов.** Ан. 1988, 309. **У спесивого чины более законов.** Сн. 1848, 423; Тан. 1986, 153.

**Хоть лыком шит, да начальник.** Сок., 91.

**Хоть не велик чинишка, а всё почётишка.** Рыбн. 1961, 152.

**Царь – второй Бог.** Тан. 1986, 160. **Царь от Бога приставлен.** Тан. 1986, 160.

**Царь без слуг как без рук.** ДП 1, 191.

**Царь добр, да слуги злы** (рус.). Тан. 1986, 160. **Царь милостив, да милости его проходят сквозь боярское решето** (рус.). Сн. 1848, 444; Ан. 1988, 324.

**Царь думает, а народ ведает.** Сн. 1848, 444; ДП 1, 190; Тан. 1986, 160; Ан. 1988, 324.

**Царь земной под царём небесным ходит.** Д 4, 570.

**Царь повелевает, а Бог на истинный путь направляет.** Сн. 1848, 444.

**Царь помилует, царь и пожалует.** ДП 1, 190.

**Царь правду любит.** Тан. 1986, 160.

**Царю правда – лучший слуга.** Сн. 1848, 445; ДП 1, 190; Д 3, 379.

**Царя велика власть, а с ним живёт напасть.** Богданович 1785, 2, 11.

\* УКРАИНСКИЕ

**Багато панів, а греблі нема кому загатити.** (ІМФЕ, 29-3, 125, 31). **Все пани та пани — греблі нема кому загатити.** (Укр. пр., 1963, 114; ІМФЕ, 29-3, 138, 15). (Украин. посл. 3. 225).

**В церкві і коршмі пана нема** (Фр., II, 2, 289). (Украин. посл. 3. 227).

**В церкві пан холопові братом, а поза церков гореньким катом** (Укр. пр., 1963, 107). (Украин. посл. 3. 227).

**В чім пани бракують, в тім убогії смакують.** (*Лък.*, 17; *Закр.*, 151); **В тім пани бракують, в чім убогії смакують.** (Ном., 26; Укр. пр., 1963, 99). (Украин. посл. 3. 226).

**Ворон ворона не клює, пан у пана шкуру не здерє.** (Укр. пр., 1936, 60; 1955, 12; 1963, 114). (Украин. посл. 3. 226).

**Всі пани одним миром мазані.** (Н. ск., 1976, 11). (Украин. посл. 3. 226).

**Вхопив пан за тіло, а чорт за душу.** (Фр., II, 2, 492; Укр. пр., 1963, 100). (Украин. посл. 3. 226).

**Годи панові рік, а день не вгодиш — пропав навік.** (Укр. пр., 1955, 12; Вік живи, 9; Укр. пр., 1963, 109; Н. ск., 1971, 36); **Годи панові, як лихій болячці.** (Укр. пр., 1963, 109). (Украин. посл. 3. 227).

**Дай панові покуштувати, то він і гамкне.** (Ном., 25; Укр. пр., 1936, 45; 1955, 13; 1963, 102; Н. ск., 1971, 38); **Дав панові пучку, а він і за ручку.** (Гатцук, 332). (Украин. посл. 3. 227).

**Два пани, а одні штани.** (ІМФЕ, 1-5, 462, 137); **Два пани, а одні штани:** котрий раньше встав, той ся і вбрав. (Ном., 25; Прип., 239; Укр. пр., 1961, 212; 1963, 120; ІМФЕ, 29-3, 138, 16); **Два пани на одні штани.** (ІМФЕ, 1-5, 462, 164). (Украин. посл. 3. 227).

**Де нічого нема, там і цікар не возьме.** (Фр., III, 2, 498). (Украин. посл. 3. 244).

**Де ся пан з паном б'є, там хлоп своє волосся дає.** (Висл., 247); **Де ся пан з паном б'є, там хлоп шкуру дає** (Прип., 239). (Украин. посл. 3. 227).

**До царя йти — голову нести.** (Н. ск., 1971, 44). — Рос: *Даль*, 244. (Украин. посл. 3. 244)

**З великого панства багато грому, а малий дощ.** (*Фр.*, II, 2, 502).  
(Украин. посл. 3. 228)

**З начальства і чорти плодяться.** (*ІМФЕ*, 1-5, 461, 54J. (Украин. посл. 3. 243).

**З пана не буде правдивого отамана.** (*Укр. пр.*, 1963, 109). (Украин. посл. 3. 229).

**З панами добре знаться, та не дай, бог, цілуваться.** (*Ном.*, 26; *Укр. пр.*, 1963, 107). (Украин. посл. 3. 229). **З панами недобре з одної миски черешні їсти.** (*Югас*, 60; *Н. ск.*, 1964, 10). (Украин. посл. 3. 229). **З панами не міряйся чубами, бо як довгий, то підстрижуть, як короткий, то витягнуть.** (*Ном.*, 26; *Укр. пр.*, 1963, 106) (Украин. посл. 3. 229). ... то натягнуть. *ІМФЕ*, 29-3, 138, 18). (Украин. посл. 3. 229). **Ніколи з панами не міряйся руками, бо як довгі — відріжуть, а короткі — витягнуть.** (*Укр. пр.*, 1963, 106). (Украин. посл. 3. 232).

**З панами не сідай їсти, з панами не говори багато.** (*Укр. пр.*, 1963, 106) (Украин. посл. 3. 229). **Недобре з панами з одного блюда їсти.** (*Зак. пр.*, 13). (Украин. посл. 3. 231). **З панами приставай мало, а з дурнями ніколи.** (*Прип.*, 240) (Украин. посл. 3. 229). **З панами рідко і з дурнями ніколи не ставай.** (*ІМФЕ*, 1-5, 461, 97; *Укр. пр.*, 1963, 107). (Украин. посл. 3. 229).

**З паном дружи, а за пазухою камінь держи.** (*Ном.*, 26; *ІМФЕ*, 29-3, 138, 20). (Украин. посл. 3. 229). **З паном не водись, а на всі боки дивись.** (*Укр. пр.*, 1963, 107). (Украин. посл. 3. 229). **З панами не дружися, жінці не звіряйся, а чужих дітей не приймай.** (*Ном.*, 155; *Іл.*, 183) (Украин. посл. 3. 229). **З паном не братайся, жінці правдине кажи, а чужої дитини за свою не бери.** (*Чуб.*, 252) (Украин. посл. 3. 229). **З паном не дружи, жінці правди не кажи, чужих діток не приймай.** (*Шии.-Іл.*, 70). (Украин. посл. 3. 229).

**З панським свого язика не ріvnяй, бо як довгий, то притнуть, а як короткий, то витягнуть.** (*Ном.*, 26; *Укр. пр.*, 1936, 63) (Украин. посл. 3. 229). ... **коли довгий, то прикоротять, коли короткий, то витягнуть.** (*Укр. пр.*, 1963, 106). (Украин. посл. 3. 229).

**З хама не буде пана.** (*Сумц.*). — Рос: *Даль*, 716. (Украин. посл. 3. 229).

**Заробиш — пан бере, не заробиш — пан дере, нехай, кажу, нас разом і чорт забере.** (*Укр. пр.*, 1936, 54; 1963, 106). (Украин. посл. 3. 228).

**Здається і пан, а штанів нема.** (*Ном.*, 25; *Укр. пр.*, 1963, 120; *ІМФЕ*, 1-5, 462, 164). (Украин. посл. 3. 228).

**Кинь на собаку палицею, то в начальники попадеш.** (*Ком., 92;Іл., 87*).

**Коли б на панів трясця, не ходили б бідаки у запасці.** (Укр. пр., 1963, 117). (Украин. посл. 3. 230).

**Коли б не хлоп, не віл, не було би панів.** (Ном., 25; Висл., 276). (Украин. посл. 3. 230).

**Коли б пан за плуга взявся, то й світа б відшурався.** (Гатцук, 337; Ном., 25; Укр. пр., 1936, 57; 1955, 13; 1963, 99; Н. ск., 1971, 36). (Украин. посл. 3. 230)

**Коли до пана ідеш, то прощайся з домом.** (Зак. пр., 12).

**Коли пан зове — не йди, краще слину проковтни.** (Зак. пр., 32). (Украин. посл. 3. 230).

**Лучче з медведем борюкатсья, як з паном рахуваться.** (Укр. пр., 1963, 106; Н. ск., 1971, 72); **Легше з медведем борюкатъ ся, як з паном рахувуватися.** (Ном., 26; Прип., 240; ІМФЕ, 1-5, 461, 133); ... **ніж з паном рахуватися.** (Укр. пр., 1955, 10). (Украин. посл. 3. 230).

**Мужича правда колюча, а панська на всі боки гнуча** (укр.). (Укр.пр., 1936, 121).— Див. правда. (Украин. посл. 3. 184).

**На панську мудрість — мужицька хитрість.** (*Ном., 27; Н. ск., 1971, 73*). (Украин. посл. 3. 231).

**На панську мудрість мужицька хитрість.** (Укр. пр., 1963, 118). (Украин. посл. 3. 231).

**Не гнівай пана, втратиш барана.** (*Перетц, 111*).— Рос: *Рибн.*, 152. (Украин. посл. 3. 231).

**Не літати вороні в панські хороми** (укр.). (*ІМФЕ*, 29-3, 139, 41). (Украин. посл. 3. 231). **Не чекаєм добра від панів, як правди від лиса** (укр.). (Укр. пр., 1963, 108). (Украин. посл. 3. 232).

**Недобре мати пана за друга, а ще гірше — за кума.** (*Зак. пр., 13*). (Украин. посл. 3. 231).

**Новий цар, новое і право.** (*Рад. Ант.*). (Украин. посл. 3. 244).

**Пан кладе печать, а мужик дума, відкіль початъ.** (*Білоц., 28; Укр. пр., 1963, 102*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан мужика вдень обдере, а мужик уночі поросте.** (*Укр. пр., 1963, 100*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан не плаче, коли бідак перед ним скаче.** (*Укр. пр., 1955, 115*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан псові, а пес хвостові.** (*Н. ск., 1964, 125*); **Пан рад псові, а пес хвостові.** (*Зак. пр., 15*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан собакою був — собача йому і смерть.** (*Укр. пр., 1955, 16; 1963, 114*). (Украин. посл. 3. 235).

**Пан тільки той, що має гроші.** (*Перем., 1854, 105*). (Украин. посл. 3. 236).

**Пан хоч шапку і здійма, та в шапці правди нема.** (*Ном., 26*) (Украин. посл. 3. 237). ... **то в ній правди нема** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 138, 19*) (Украин. посл. 3. 237). **Пан хоч і шапку зніме, та в шапці правди нема** (укр.). (*Н. ск., 1971, 105*). (Украин. посл. 3. 237).

**Пани ласі на чужі гроші.** (*Укр. пр., 1963, 111*). (Украин. посл. 3. 234).

**Пани правди не скажуть, а розумному рот зав'яжуть.** (*Укр. пр., 1936, 58; 1955, 64; Вік живи, 13*). (Украин. посл. 3. 234).

**Пани правою кепкують, а проте у світі панують.** (*Гатцук, 345; Ном., 25; Прип., 264; Укр. пр., 1955, 63*) (Украин. посл. 3. 234). **Пани тому і панують, що правою торгують.** (*Вік живи, 13*). (Украин. посл. 3. 234).

**Панська душа, та в грішне тіло влізла.** (*Мал., 203; Укр. пр., 1963, 111*). (Украин. посл. 3. 235).

**Панська ласка — що вовча дружба.** (*Укр. пр., 1936, 62; 1955, 11; 1963, 109; Н. ск., 1971, 37*). (Украин. посл. 3. 236).

**Панська обіцянка — дурню радість.** (*Шиш.-Іл., 57; Ном., 286; Укр. пр., 1936, 62; ІМФЕ, 1-5, 461, 135*). (Украин. посл. 3. 236).

**Панська правда всюди однакова: на мужицькому горбі.** (*Укр. пр., 1936, 56*). (Украин. посл. 3. 236).

**Панська просьба рівно з наказом ходить.** (*ІМФЕ, 29-3, 138, 19*). (Украин. посл. 3. 236).

**Панська рада гірш, як зрада.** (*ІМФЕ, 1-5, 461, 136*). (Украин. посл. 3. 236).

**Панська рука далеко сягає, навіть там, де її не видно.** (*Укр. пр., 1936, 63; 1955, 10; 1963, 105*); **Панська рука далеко сягає, що і не збагнеш, коли карає.** (*Прип., 241*). (Украин. посл. З. 236).

**Панська служба на клинці сидить.** (*Укр. пр., 1963, 112*). (Украин. посл. З. 236).

**Панське слово липке, а мужицьке кріпке.** (*ІМФЕ, 1-5, 379, 1*). (Украин. посл. З. 236).

**Панські двері ся легко отпирають, але тяжко запирають.** (*Н. ск., 1964, 12*). (Украин. посл. З. 236).

**Панські шати — наші лати.** (*Укр. пр., 1955, 8; Н. ск., 1964, 12; Укр. пр., 1963, 115*). (Украин. посл. З. 236).

**Панській свободі не радій.** (*Укр. пр., 1963, 114*). (Украин. посл. З. 236).

**Панську істоту не переробиш** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 113*). — *Рос: Даль, 714; Біл.: Гр., 1, 300.* (Украин. посл. З. 237).

**Плугач оре і в праці рветься, а панське черево отак аж дметься.** (*Ном., 25; Укр. пр., 1963, 115*). (Украин. посл. З. 237).

**По городу й начальника знати.** (*Укр. пр., 1936, 284; 1963, 133*). (Украин. посл. З. 243).

**Поки до царя ся дістав, то сім пар постіл пірвав.** (*Зак. пр., 16*) (Украин. посл. З. 244).

**Поки пани будуть, поти бідні скривджені будуть.** (*Н. ск., 1964, 12*). (Украин. посл. З. 237).

**Риба рибою, живе, а царі людьми.** (*Укр. пр., 1963, 133; Н. ск., 1971, 44*).

**Руки у царя, що очі у попа.** (*Укр. пр., 1936, 74; ІМФЕ, 29-3, 122, 48*). (Украин. посл. З. 245)

**Солодко та смачно тільки царі їдять.** (*П. п., Вол.*). (Украин. посл. З. 245)

**Тільки стать паном — усе піде даром.** (*Шии.-Іл., 72; Іл., 91*); **Трудно стати паном, а то все піде даром.** (*ВНС, 27; Закр., 211; Ном., 25; Укр. пр., 1963, 104*); **Як будеш паном, то всьо будеш мати даром.** (*Павл., 86; Фр., III, 2, 504*). (Украин. посл. З. 239).

**У голові панство, а сорочку воші з'їли.** (*Укр. пр., 1963, 121*); **Панство в голові, а воші за коміром.** (*Укр. пр., 1963, 121*). (Украин. посл. З. 239).

**Хто з панами почне орати, той клином буде волочити.** (*ІМФЕ, 14-3, 249, 32*); **Хто з паном оре, той клином волочить.** (*Зак.пр., 17*). (Украин. посл. З. 240).

**Хто не звик правди казати, той завжди ласий панувати.** (*Прип., 179*); **Хто не звик правди поважати, той завше ласий панувати.** (*Ном., 25*). (Украин. посл. З. 240).

**Цар — не вогонь, а ходячи, біля нього опечешся.** (*Укр. пр., 1963, 132; Н. ск., 1971, 44*). (Украин. посл. З. 245).

**Цар — не кат, не всім шкуру зідре.** (*ІМФЕ, 29-3, 122,49*). (Украин. посл. З. 245) **Цар — як кабан, не всім шкуру зідре.** (*ІМФЕ, 29-3, 122,49*). (Украин. посл. З. 245)

**Цар — як кабан, а цариця — як печериця.** (*Укр. пр., 1955, 3; 1963, 133*).

**Цар і трут на дурняк живуть: інші працюють, а вони мед їдять.** (*Укр. пр., 1955, 3; Вік живи, 9; Укр. пр., 1963, 133*). (Украин. посл. З. 245).

**Цар любить карати, чиновники — хабар брати, пани — шкуру драти.** (*Укр. пр., 1961, 432*). (Украин. посл. З. 245).

**Цар на слози не вважає.** (*Укр. пр., 1936, 74.*).

**Цар повелів, а бояри засудили** (укр.). (*Укр. пр., 1963, 133*). (Украин. посл. З. 245).

**Цар у державі, як кіт у коморі: кого піймав, того і з'їв.** (*Укр. пр., 1955, 4; Вік живи, 9; Укр. пр., 1963, 132; Н. ск., 1971, 44*). (Украин. посл. З. 245)

**Царі — псарі: жалю не знають, людей за псів вважають.** (*Укр.пр., 1936, 73; 1955, 3; 1963, 133*). (Украин. посл. З. 245).

**Царю смачно, а нам гірко.** (*Н. н., Черніг.*). (Украин. посл. З. 245).

**Цікар правду в листах пише, а на ділі чортом дише** (укр.). (*ІМФЕ, 29-3, 122, 48*). (Украин. посл. З. 245).

**Цнота і покора не має місця у панського двора.** (*Ном., 28; Висл., 350; Фр., III, 1, 296; Укр. пр., 1963, 98*); **Цнота і покора не мали місця у двора.** (*Рад. Ант.*). (Украин. посл. З. 240).

**Щасливий той чоловік, що ніколи не відкривав панських дверей.**  
(Зак. пр., 19; ІМФЕ, 14-3, 249, 32). (Украин. посл. З. 241).

**Як будеш з правдою кохаться, то не будеш і паном зватися.** (Ном., 94).— Див. *правда*. (Украин. посл. З. 241).

**Яке твоє царство, така твоя й сила.** (Ном., 33). (Украин. посл. З. 245)

\* БЕЛОРУССКИЕ

**Ад панскай дапамогі не зможаш цягаць ногі.** Т.Малашэвіч, 1966, Вор. 13.10.28. Грынблат 1976, 1, 306.

**Барын – лыч замаран.** Нос., 4. Грынблат 1976, 1, 299.

**Бач, які пан тараваты: сам ракі паеў, а юшку ўбогім аддаў.** Нос., 5. Грынблат 1976, 1, 306.

**Бізун да падаткі – панскія парадкі.** І.Януля, 1965, Ваўк. 13.10.3. Грынблат 1976, 1, 345.

**Былі 6 дуракі, а паны знайдуцца.** Н.Рында, 1967, Зельв. 13.10.23. Грынблат 1976, 1, 300.

**Быў бы пан, каб не прапаў.** Ляцкий, 5. Грынблат 1976, 1, 300.

**Быў бы паніч, каб не свіны лыч.** Ляцкий, 5. Грынблат 1976, 1, 299.

**Быць так, як памеціў дзяяк.** Ром., Зап., I, 215. Грынблат 1976, 1, 340.

**Быць таму так, як пісцы напісалі.** Ром., Зап., I, 215. Грынблат 1976, 1, 340.

**Бярозавая каша – пану пагроза.** Янк. М., 121. Грынблат 1976, 1, 308.

**Важакай быць – трэба з мядзведзем знацца.** Ляцкий, 5. Грынблат 1976, 1, 376.

**Ведае, як круль абедае.** Fed., 331. Грынблат 1976, 1, 297.

**Вялікі панок, ды малы дварок.** Ляцкий, 6; Сержп., 130. Грынблат 1976, 1, 300.

**Ганарылася свіння, што аб панскі плот пачухалася.** А.Махнач, 1952, Уздз. 13.10.15. Грынблат 1976, 1, 299.

**Гаспада спаць, а слугі араць.** Вас., 15. Грынблат 1976, 1, 303.

**Гаспадарства – панства.** Сержп., 131. Грынблат 1976, 1, 298.

**Гэта не нашага носа палоса, а, мабыць, пан.** *Сержн., 130.* Грынблат 1976, 1, 299.

**Дзе далок, там панок.** *М.Жылінскі, 1965, Свісл. 13.10.6.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Дзе панская сучка, там папова сабака не мяшайся.** *Mien., 396.* Грынблат 1976, 1, 298.

**Дзе стан, там і сіла.** *Dybow., 9; Fed., 289.* Грынблат 1976, 1, 339.

**Дзіва, што ў караля да жонка хараша.** *Czeczot, 108; Tyszk., 432; Аним., 263; Fed., 136.* Грынблат 1976, 1, 297. **Не дзіва, што ў караля жонка хараша.** *Нос., 96.* Грынблат 1976, 1, 297. **Што за дзіва, што ў караля жынка хараша.** *Ляцкий, 60.* Грынблат 1976, 1, 297. **Дзіва, што ў караля жонка пекна.** *Fed., 137.* Грынблат 1976, 1, 297. **Дзіва, што ў караля жонка прыгожая.** *Fed., 324.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Есці з панамі, але спаць з свіннямі.** *Fed., 130.* Грынблат 1976, 1, 304. **Рэдзьку есць з панамі, але спаць з свіннямі.** *Нос., 146; Fed., 261.* Грынблат 1976, 1, 304. **Рэдзьку еш з панамі, а спі з свіннямі.** *Dybow., 17; Fed., 261.* Грынблат 1976, 1, 304.

**Жыта спее, а паны пазіраюць угору.** *Сержн., 86.* Грынблат 1976, 1, 303.

**З камня лык не дзяруць і з пана дзенег не бяруць.** *Добр., Смол., 75.* Грынблат 1976, 1, 305.

**Засела рожа ў панску кожу.** *Янк. М., 140.* Грынблат 1976, 1, 307.

**Каб нашыя мазалі пану ў горла пераселі.** *Rapan., 24.* Грынблат 1976, 1, 307.

**Каб шчо року пан новы, няхай будзе хоць асовы.** *Kolb., 472.* Грынблат 1976, 1, 308.

**Каго бог мілу'е, таго й цар любу'е.** *Ляцкий, 16.* Грынблат 1976, 1, 296.

**Камікар не цар.** *Сержн., 25.* Грынблат 1976, 1, 339.

**Каралю смачна, а нам горка.** *Янк., 69.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Кашля́йце, паночку, вам можна!** *Pietk., 374.* Грынблат 1976, 1, 307.

**Кланяйся, дурню, бо твой пан.** *Нос., 61. Вар.: Сержн., 61.* Грынблат 1976, 1, 298.

**Лепшы Шы́мша, як пан Ры́мша.** *Fed.*, 302. Грынблат 1976, 1, 306.

**Між паноў пан, між мужыкоў мужык.** *Fed.*, 217. Грынблат 1976, 1, 300.

**Мужык плачыць, да даець, сельскі моршчыцца, да п’еций.** *Добр.*, Смол., 119. Грынблат 1976, 1, 339.

**На белай гарэ пан гусен арэ.** *Ляцкий*, 22. Грынблат 1976, 1, 300.

**На Беларусі пчолы як гусі, а гусі як волы, а паны – як голы, так голы.** *Дуб.*, Нар., 1. Грынблат 1976, 1, 300.

**На табе пятак, кажы перад панам так.** *Нос.*, 89. Грынблат 1976, 1, 304.

**Начальніку – і воўчы рот і лісіны хвост.** *Янк.*, 69. Грынблат 1976, 1, 340.

**Наш пан, а ваш гаспадзін – чорт адзін.** *Янк.*, 59. Грынблат 1976, 1, 298.

**Наша пані – бяздонная бочка, ніколі яе не наталіш.** *Сержп.*, 134. Грынблат 1976, 1, 300.

**Не дзіва, што ў пана жонка гладкая.** *Сержп.*, 77. Грынблат 1976, 1, 300.

**Не каралеўскае (царскае) слова – можна адмяніць.** *Нос.*, 99. Грынблат 1976, 1, 296.

**Не плаціць багаты, але вінаваты.** *Tyszk.*, 434; *Czeczot*, 112; *Киркор*, 236; *Шпил.*, 186; *Нос.*, 101; *Ляцкий*, 27; *Fed.*, 333; *Pietk.*, 397; *I. Януля*, 1965, Ваўк. 13.10.3. Грынблат 1976, 1, 345. **Плаціць не багаты, а вінаваты.** *Дуб.*, 48; *Pietk.*, 386. *Вар.*: *Сержп.*, 126. Грынблат 1976, 1, 346.

**Не проста пані, а пані Стоцкая.** *Янк.*, 59. Грынблат 1976, 1, 298.

**Не такі пан, як слуга.** *Ляцкий*, 28. Грынблат 1976, 1, 310.

**Не хваліся разумам перад панам, лепі маўчанкай.** *Ляцкий*, 29. Грынблат 1976, 1, 304.

**Ні гневу, ні ласкі, мой пане Плаўскі.** *Fed.*, 239. Грынблат 1976, 1, 306.

**Нігдачкі пан не быў бы панам, каб не ўмеў махляваць.** *Fed.*, 217. Грынблат 1976, 1, 299.

**Нікому так не добра, як панам у пекле.** *Fed., 217. Вар.: Fed., 192, 217.*  
Грынблат 1976, 1, 308.

**Няма там парадку, дзе паноў многа.** *Mien., 395.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Нясі пану паклон з хахлом.** *Nos., 103.* Грынблат 1976, 1, 298.

**Няхай паны не радуюцца, прыдзе і на іх радуніца.** *Хрэстам., 139.*  
Грынблат 1976, 1, 308.

**Пажартуе пан – будзеш мець жупан.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 306.

**Пан ад брэгу да брэгу** (бел.). *Fed., 217.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Пан за пана верне.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Пан на пану едзе, панам паганяе** (бел.). *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Пан панам будзець.** *Tyszk., 414.* Грынблат 1976, 1, 297.

**Пан праклёну не баіцца.** *Сержп., 131.* Грынблат 1976, 1, 306.

**Пан рэшты не прымае.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 298.

**Пан саломаю напхан.** *Сержп., 131; Л.Царанкоў, 1960, Рэч. 13.9.2.*  
Грынблат 1976, 1, 299.

**Пан харошы, да не мае грошы.** *Pietk., 383.* Грынблат 1976, 1, 300.

**Пан шалёны, як сабака, а ты яму служы, небарака.** *Сержп., 131.*  
Грынблат 1976, 1, 303.

**Пан што багацее, то дурнее.** *Л.Корсак, 1961, Acin. 13.9.11.* Грынблат 1976, 1, 300.

**Пан што хоча, тое і робіць** (бел.). *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 303.

**Пана і ў рагожы ўзнаюць.** *Добр., Смол., 75.* Грынблат 1976, 1, 301.

**Пана клянуць, а пан таўсцее.** *Сержп., 131. Вар.: Pietk., 383.* Грынблат 1976, 1, 306. **Пана кляні, а пан таўшчае.** *I.Ламека, 1965, Ваўк. 13.10.2.*  
Грынблат 1976, 1, 306. **Кляні ты пана – пан таўсцее.** *С.Заянчкоўская, 1956.*  
*Церах. 13.3.29; В.Брычакоў, 1960, Карм. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 306. **Пана клянуць, а ў пана бруха расце.** *В.Брычакоў, 1960, Карм. 13.3.29.* Грынблат 1976, 1, 307.

**Пана не кляні, а віlamі кальні.** Янк., 61; М.Пяткевіч, 1964, Ашм. 13.10.3. Грынблат 1976, 1, 307.

**Паненка без голкі не ўбярэцца, без нажа не разбярэцца.** Fed., 219. Грынблат 1976, 1, 301.

**Паніч – свіны лыч.** Нос., 124; Сержп., 131. Грынблат 1976, 1, 299.

**Паноў многа такіх – не перавешаеш і да Масквы** (бел.). Нос., 124. Грынблат 1976, 1, 309.

**Паноў столькі, што хоць імі гаць гаці** (бел.). Сержп., 130. Грынблат 1976, 1, 297.

**Панска душа ў мужыцкім целе.** Fed., 193. Грынблат 1976, 1, 303.

**Панска слова больш значыць, як мужыцкія грошы.** Fed., 218. Грынблат 1976, 1,

**Панскае вока каня гадуе.** Pietk., 333. Грынблат 1976, 1, 303. **Панскае вока каня ту'чыць.** Нос., Слов., 645; Дуб., 49. Грынблат 1976, 1, 303.

**Панская воля – наша доля** (бел.). Сержп., 131. Грынблат 1976, 1, 313.

**Панская міласць на бок збліасць.** Л.Корсак, 1961, Acin. 13.9.11. Грынблат 1976, 1, 306.

**Панская дулі пагнуліся ў дугі.** Ляцкий, 33. Грынблат 1976, 1, 300.

**Пану і сабаку ўсё вольна.** Хрэстам., 217. Грынблат 1976, 1, 298.

**Пану не з'есці мужыка, бо тонка кішка.** А.Махнач, 1952, Уздз. 13.10.15. Грынблат 1976, 1, 307.

**Паны гулялі, скакалі, а як прышлось ваяваць, давай за граніцу цякаць.** Fed., 218. Грынблат 1976, 1, 300.

**Паны і чэрці адной шэрсці.** М.Шавель, 1960, Івац. 13.9.34. Грынблат 1976, 1, 298.

**Паны не свінні – усё з'ядзяць.** Fed., 218. Грынблат 1976, 1, 301.

**Папалася жучка ў панскую ручку.** М.Бандарэнка, 1966, Маз. 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 303.

**Папаўся наш жучку ў панскую ручку.** Dybowl., 187; Сержп., 22; Fed., 366. Грынблат 1976, 1, 303.

**Папаўся чорны жучку ў белую ручку.** *Нос., 133.* Грынблат 1976, 1, 303.

**Папрабуй пажартаваць з панам, калі хочаш мець жупана.** *Ляцкий, 34.* Грынблат 1976, 1, 306.

**Пасланца не сякуць, не рубаюць.** *Fed., 222; Pietk., 384.* Грынблат 1976, 1, 340. **Паланца не сцінаюць, не вешаюць.** *Нос., Слов., 480; Дуб., 52.* Грынблат 1976, 1, 340. **Пасланца не б'юць, не вешаюць.** *1961, Брасл. 13.9.6.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Пашкадуй пана, а ён табе адплаціць.** *Т.Малашэвіч, 1966, Воран. 13.10.20.* Грынблат 1976, 1, 307.

**Поп (ксёндз) жывець з алта́ра, а пікар з калама́ра.** *Нос., 134; Дуб., 48; Fed., 155.* Грынблат 1976, 1, 340.

**Прадаў каня Ісару, а дзела маю з пісарам.** *Л.Лазовік, 1965, Скід. 13.10.4.* Грынблат 1976, 1, 339.

**Свіны лыч, а не паніч.** *Сержп., 92.* Грынблат 1976, 1, 299.

**Сённі пан, а заўтра прапаў.** *Fed., 218.* Грынблат 1976, 1, 300.

**Сказаў бы я табе, каб не пан.** *Ляцкий, 41.* Грынблат 1976, 1, 304.

**Служы пану верна, то ён табе галаву зверне.** *Л.Царанкоў, 1960, Рэч. 13.9.2.* Грынблат 1976, 1, 303. **Служы пану верна, а пан нос адверне.** *Л.Корсак, 1961, Асін. 13.9.11.* Грынблат 1976, 1, 303. **Служы пану верна – ён табе спіну адверне.** *І.Ламека, 1965, Ваўк. 13.10.2.* Грынблат 1976, 1, 303. **Пану дзевяць раз услужыў, а раз не ўслужыў – усё і прапала.** *Добр., Смол., 75.* Грынблат 1976, 1, 303.

**Смех з панскіх ботаў: адзін згарэў, другі сабака з’еў.** *Нос., 152.* Грынблат 1976, 1, 301.

**Сорам двараніна не корміць.** *Янк., 63.* Грынблат 1976, 1, 300.

**Старши пан Казлоўскі, ніж пан Бараноўскі.** *Fed., 143.* Грынблат 1976, 1, 306.

**Стары ўжо пан, стары і жупан.** *Дуб., Нар., 1.* Грынблат 1976, 1, 308.

**Сунуўся да пана ды і ашпарыўся.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1, 305.

**Сядзіць на рагожы, а кажа, што ў пана гожы.** *I.Байко, 1967, Клецк.*  
13.10.23. Грынблат 1976, 1, 302.

**Тагды будзеш мець, як стары чорт умрэць.** *Нос., 162.* Грынблат  
1976, 1, 308.

**То не злодзей, што ў пана կрадзе.** *Сержп., 88.* Грынблат 1976, 1, 304.

**Толька й гора пану, што жывот баліць.** *Ляцкий, 45.* Грынблат 1976,  
1, 300.

**Трудна стаць панам – усё пойдзець ладам.** *Нос., 164.* Грынблат 1976,  
1, 300.

**Ты яго клянеш, а ў парозе яго стаіш.** *Fed., 145.* Грынблат 1976, 1,  
307.

**Тым панам рукі паадсыхалі, што ад сябе гарнулі.** *Янк., 63.* Грынблат  
1976, 1, 305.

**Тэн самы пан, што пад лаўкай ляжыць.** *Ляцкий, 46.* Грынблат 1976,  
1, 308.

**У вуши ўлажыць, то пан зразумее.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1,  
307. **Гэта трэба разжаваць ды пану ў вуши ў́класці.** *Сержп., 133.*  
Грынблат 1976, 1, 307.

**У куццю глядзеў, як паны ядуць.** *Ляцкий, 49.* Грынблат 1976, 1, 301.

**У мужыка гора, а ў пана горы ў каморы.** *Зах., 250.* Грынблат 1976, 1,  
301.

**У мужыка пан самы страшны.** *М.Мельнічэнка, 1950, Гом.* 13.3.29.  
Грынблат 1976, 1, 304.

**У нашага пана ўсім адна ласка.** *Ляцкий, 50;* *Сержп., 131.* Грынблат  
1976, 1, 305.

**У пана горла – прорва:** тысяча працуе, адзін прагарцуе. *Янк., 67.*  
Грынблат 1976, 1, 303.

**У пана не згніець, не згарыць, сваё ўзышча – не прападзе.**  
*Хрэстам., 137.* Грынблат 1976, 1, 298.

**У пана печаныя ракі самы прысмакі.** *Сержп., 130.* Грынблат 1976, 1,  
301.

**У сваім стане і прыстаў цар.** Янк., 71; Г.Прытычанка, 1960, Карм. 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 339.

**Узяў калі пан жонку, бярыся, мужык, за хатомку.** Ляцкий, 48. Вар.: Янк., 67. Грынблат 1976, 1, 302.

**Узяў у рукі біч да й думае, што паніч.** Ляцкий, 48. Грынблат 1976, 1, 302.

**Усё нос уцірае, бо на той час хустку мае.** Ляцкий, 51. Грынблат 1976, 1, 301.

**Усё не той пан, хоць і штаны навыпуск.** Ляцкий, 51. Грынблат 1976, 1, 301.

**Усё паны да паны, а хлеба з торбаю не палажы, бо і хлеб з'ядуць і торбу ўкрадуць.** Fed., 219. Грынблат 1976, 1, 298.

**Халопскае дзела есць, а панскае піць.** Нос., 172. Грынблат 1976, 1, 301.

**Халопскае права есць, а панскае піць.** Дуб., 68. Грынблат 1976, 1, 301.

**Хіба я пану сваю голаў палажу.** Fed., 99. Грынблат 1976, 1, 307.

**Хоць ён і паніч, але ж у яго свіны лыч.** Ляцкий, 53; Сержп., 19. Грынблат 1976, 1, 299.

**Хоць каралём, толькі б не ў нашым царстве.** Нос., 174. Грынблат 1976, 1, 296.

**Хоць пан і стопасе́чны, а запяюць яму вечны.** Ляцкий, 54. Грынблат 1976, 1, 308.

**Хоць ростам пан і не вялік, ды рука ў яго з пудавік.** Ляцкий, 54. Грынблат 1976, 1, 299.

**Хто большы, той і пан.** М.Мельнічэнка, 1950, Гом. 13.3.29. Грынблат 1976, 1, 297.

**Цар як айцец: возьме карову, прышле на скапе́ц.** Янк., 65. Грынблат 1976, 1, 296.

**Цяпер жыць панам і ваўкам.** Dybow., 7. Грынблат 1976, 1, 306.

**Часам і панства ашуканства.** Сержп., 15. Грынблат 1976, 1, 299.

**Чорт пана ніколі не возьме.** Fed., 216. Грынблат 1976, 1, 298.

**Чым большы пан, тым шапка нялюдска.** *Fed.*, 216. Грынблат 1976, 1, 301.

**Што мужык кідае да долу, тое пан носіць у кішэні.** *Pietk.*, 380. Грынблат 1976, 1, 301. **Што мужык на землю кіне, то пан тое ў кішэнь схавае.** *Fed.*, 193. Грынблат 1976, 1, 301.

**Што пан Бараноўскі, то не пан Казлоўскі.** *Fed.*, 22. Грынблат 1976, 1, 306.

**Што пан, то сабака.** *Nos.*, 189. Грынблат 1976, 1, 298.

**Што пікар зробіць, – сам чорт не пераробіць.** *Шейн*, II, 483, Слон. п.; *Fed.*, 235. Грынблат 1976, 1, 339.

**Шукай асіну на панскую спіну.** *K.Кабашнікаў*, 63, Свісл. 8.1.84. Грынблат 1976, 1, 308.

**Юрысты на рукі нячысты.** *Янк.*, 71. Грынблат 1976, 1, 339.

**Як з пана пан, то аддасць валы́, а як з мужыка пан, то здзярэ пасталы́.** *В.Скідан*, 1969, Пін. 8.2.21. Грынблат 1976, 1, 304.

**Як кроль кралюе, так пан пануе, а мужык бедны цёнгле гаруе.** *Fed.*, 191. Грынблат 1976, 1, 302.

**Як сам гаспадар злодзей, то і чэлядзі не верыць.** *Fed.*, 105. Грынблат 1976, 1, 299.

**Які пан, такі і будан.** *Янк.*, 186. Грынблат 1976, 1, 302.

## Казна

\*\*\*

**С одного вола две шкуры (двух шкур) не дерут (рус.).** Жук. 1966, 391–392; Ан. 1988, 277. – **С одного вола двух шкур не дерут (рус.).** ДП 1, 130, 148; Соб. 1956, 48; Рыбн. 1961, 176. – **З одного вола по дві шкури не деруть (укр.).** (*BHC*, 10; *Закр.*, 167; *Фр.*, НI, 2,405) (Украин. посл.1,1989,154). – **З аднаго вала дзвёх шкур не дзяруць (бел.).** *Tyszk.*, 422; *Сержп.*, 99; *А.Гурскі*, 1960, *Слуцк.* 8.1.51. *Var.*: *Fed.*, 337. Грынблат 1976, 1, 345. ~ **С одного вола две шкуры не снимают (рус.).** *Твер.* ТПП 1993, 53; **С одного вола две шкуры не стянешь (рус.).** *Кубан.* ППЗК 2000, 65; **С одного вола**

**двух кож не дерут** (рус.). Кубан. ППЗК 2000, 65; **С одного вола не две шкуры** (рус.). Спир. 1985, 69; **С одного вола не две шкуры драть** (рус.). Д 1, 416; **С одного вола по две кожи не дерут** (рус.). Кург. 1777, 120; СлРЯ XVIII в. 10, 79; Ил. 1915, 265; **С одного вола по две шкуры не дерут** (рус.). Сб. посл. XVII в., 46; Сн. 1848, 390; Ил. 1915, 265; **С одного вола семь шкур не дерут** (рус.). Помор. Мерк. 1997, 119. ~ **3 вола дві шкури не деруть** (укр.). (*ІМФЕ*, 1-5, 417, 99) (Украин. посл. 1, 1989, 154). ... **двох шкур не деруть** (укр.). (*Чуб.*, 256; *Ном.*, 144; *Прип.*, 46; *Укр.пр.*, 1963, 98; *Н. ск.*, 1971, 35) (Украин. посл. 1, 1989, 154); ... **сім шкур не деруть** (укр.). (*Н. н., Вол.*) (Украин. посл. 1, 1989, 154). ~ **3 аднаго вала сем скур не дзяруць** (бел.). *Нос.*, 158. *Вар. Fed.*, 278, 337; *Pietk.*, 350; 1961, *Брасл.* 13.9.5. Грынблат 1976, 1, 345. ~ ~ **По дві не луплять шкіри з вола** (укр.). (*Зін.*, 241). — Рос: *Снег.*, 390; *Даль*, 171, 193; *Рибн.*, 716; біл.: *Рапан.*, 44; *Тр.*, 1, 345. (Украин. посл. 1, 1989, 154). ~ ~ **Хоча драць з аднаго вала дзве скуры** (бел.). *Fed.*, 337. Грынблат 1976, 1, 345; **З аднаго зайчыка сем шкурак не дзяруць** (бел.). *I.Саламевіч, 1975, Слон.* Грынблат 1976, 1, 345.

**Что в титуле, когда нет ничего в шкатуле** (рус.). Ан. 1988, 327. — **Что и в титуле, коли нет в шкатуле** (рус.). ДП 1, 70. — **Што ў тым ціту'ле, кагда нет у шкату'ле** (бел.). *Вас.*, 22. Грынблат 1976, 1, 339. ~ **Нащо мені ті титули, коли нема у шкатулі** (укр.). (*Шии.-Іл.*, 47); ... **коли пусто в шкатули** (укр.). (*Шии.Іл.*, 47); **Нащо тій чині і хрести, коли кишені пусті** (укр.). (*Мал.*, 198; *Укр. пр.*, 1963, 119); **Що в тому титулі, коли пусто в шкатулі** (укр.). (7л., 81); **Що із титули, коли порожня шкатула** (укр.). (*Югас*, 64); **Що мені по титулі, як нема нічого в шкатулі** (укр.). (*Прип.*, 330); **Що в тому титулі, коли пусто в шкатулі** (укр.). (*Чуб.*, 284; *Укр. пр.*, 1963, 118). — Рос: *Снег.*, 455; біл.: *Гр.*, 1, 339. (Украин. посл. 3. 244). ~ **Чорт по титулі, коли нема нічого в шкатулі** (укр.). (*Ільк.*, 81; *Фр.*, III, 1, 208); **Чорт па тытуле, калі пусткі ў шкатуле** (бел.). *Fed.*, 316. Грынблат 1976, 1, 339.

\*\*

**С казною не судись** (рус.). ДП 1, 189; Ил. 1915, 298. — **З казною не судись** (укр.). (*Перем.*, 1854, 105). — Рос: *Даль*, 242. (Украин. посл. 3. 243). ~ ~ **Не зв'язуйсь з казною, не підеш з сумою** (укр.). (7л., 218). — Рос: *Даль*, 244. (Украин. посл. 3. 243). ~ ~ ~ **Не вяжись с казною — не пойдёшь с сумою** (рус.). ДП 1, 189; Д 4, 360; Ил. 1915, 238; КМШ 1957, 43; Ан. 1988,

212; **С казной (казною) не тянись, своим поступись** (рус.). ДП 1, 189; Ил. 1915, 298; **С казною судиться – своим поступиться** (рус.). ДП 1, 189; Д 2, 74; Ил. 1915, 298; Ан. 1988, 276. # (бел.).

\* РУССКИЕ

**Без казны и волость не стоит.** ДП 1, 188; Ан. 1988, 17.

**За казной – что за стеной.** Ил. 1915, 238.

**Казённого бойся.** ДП 1, 188.

**Казённого не тронь.** ДП 1, 188.

**Казна – безыздойная корова.** Д 1, 80.

**Казна – первый обидчик.** ДП 1, 189; Д 2, 74.

**Казна – шатущая корова: не доит её ленивый.** ДП 1, 189; Д 2, 74; Мих. 1, 392; Ил. 1915, 283.

**Казна (Казённое) на грех наводит.** ДП 1, 188

**Казна воюет, а сумма горюет.** ДП 1, 188; Д 2, 74; Ан. 1988, 123. < Казна – деньги.

**Казна на поживу дана.** ДП 1, 189; Ан. 1988, 124.

**Казна не свой брат.** ДП 1, 189; Д 1, 124.

**Казна не убогая вдова; её не обберешь.** ДП 1, 188; Д 2, 74; Ил. 1915, 283.

**Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит.** ДП 1, 196; Д 1, 369; Д 2, 74.

**На казну нет суда.** ДП 1, 189; Д 2, 74; Ил. 1915, 298.

**Не доглядишь – казной доплатишь.** Тан. 1986, 101; Ан. 1988, 214.

**Тащи из казны, что с пожару.** Д 2, 74; Ил. 1915, 283.

\* УКРАИНСКИЕ

**Казенна палата від селян багата.** (Укр. пр., 1936, 74; 1955, 14).— Рос: Даль, 174. (Украин. посл. З. 243).

**Казна жалю не зна.** (*Ном.*, 22; *Укр. пр.*, 1936, 74<sup>i</sup>). (Украин. посл. 3. 243).

\* БЕЛОРУССКИЕ

**Ад налогу няма дапамогу.** *Сержн.*, 77. Грынблат 1976, 1, 345.

**Казённага чорт не возьме.** *Fed.*, 143. Грынблат 1976, 1, 345.

**Казённае дабро і ў агні не гарыць, і ў вадзе не топіща, і ў злодзея знайдзеца.** *Ром.*, *Мат.*, 84. Грынблат 1976, 1, 345.

**Казённае і ў агню не прападзе.** *Dybow.*, 12; *Fed.*, 143. Грынблат 1976, 1, 345.

**Казна на слёзы не глядзіць.** *Fed.*, 143. Грынблат 1976, 1, 345.

**Пану патрэбна казна – мужыку трашчыць спіна.** *Ляцкій*, 33. Грынблат 1976, 1, 315.

**Якія тут святкі, калі лупяць падаткі.** *Хрэстам.*, 219. Грынблат 1976, 1, 345.